


Ба 4388

ЯКУБ КОЛАС

ТОМ
I

ВЫПУСК ДРУГІ



БЕЛАРУСКАЕ
ДЗЯРЖАУНАС ВЫДАВЕЦТВА

В. К. ТИХО





ՀԱՅՈՅԻ ԽԱՆԻՔ
ՕՐՎԵՐ ԵՎ ԿԱԿԱՒ



ՎԱԳՐԵՐԻ ՊՐԵՄԻ

ԼՈՒԺԵՐ ԽԱ
ԱՐԱՐ ԽԱՆԻՔ Ե
ԱՇԽԵՎԱՆ ՀԱՅՈՅԻ ԽԱՆԻՔ
ՀԱՅՈՅԻ ԽԱՆԻՔ

ՎԱԳՐԵՐԻ ՊՐԵՄԻ

ՀԱՅՈՅԻ ԽԱՆԻՔ ԵՎ ԿԱԿԱՒ
ՎԱԳՐԵՐԻ ՊՐԵՄԻ ՀԱՅՈՅԻ ԽԱՆԻՔ



ЯКУБ КОЛАС
(ТАРАС ГУШЧА)

З БОР ТВОРАЎ

З ПОРТРЭТАМ АУТАРА
І КРЫТЫЧНА-БІОГРАФІЧНЫМ
Нарысам I. ЧАРЖЫНСКАГА

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА

Ба 4388

52.13.957.

ЯКУБ КОЛАС
(ТАРАС ГУШЧА)

ЗБОР ТВОРАЎ

ТОМ ПЕРШЫ

ВЫПУСК ДРУГІ

Бел. архив
1964 г.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК



Друкавана ў 2-й друкарні-
літографії Беларускага
Дзяржайна Выд-ва
Галоўлітбел 976
У ліку 3000
Зак. 258

25.4.2009

НА РОСТАНКАХ

Ты скажи мне, привет ли
Девка будешь ты женой?
Лягут будешь лучше залюб
Сяди жасын калкады?

Ни пумыты, мес яссоуд,
Ни козы яросы, ни киргиз.

НА РОСТАНКАХ

На ядро же залюб
Годы хес, бакалы грава.
Волкы салкулай боявоты
Лягут, иланай, цалюм хес.

Дар-ж, дарога ти другая?
Бакалы жасын, яланы.

Шыя же савет салкулай у жалы?
Уши склони хес, цалю балы.
Лягут будешь ты женой?
Сяди жасын калкады?

НА РОСТАНКАХ

Ты скажы мне, цьма глухая:
Доўга будзеш ты ляжаць?
Доўга будзе думка злая
Сэрца жалем калыхаць?

Ня шумі ты, лес высокі,
Нудных песень не съпявай,
Дэён шчасльвых, дэён далёкіх
Ты мне, лес, не ўспамінай!

Ня відно мае дарогі
Горы, лес, болоты, гразъ...
Колькі смутку і трывогі.
У гэты цяжкі, цёмны час!

Дзе-ж, дарога ты другая?
Я стаю адзін, адзін.
Ноч вакол ляжыць глухая,
Ці-ж то съвет сышоўся ў клін?

Дык скажы мне, цьма глухая:
Доўга будзеш ты ляжаць?
Доўга будзе думка злая
Сэрца жалем калыхаць?

1907 г.

ПАД ШУМ ВЕТРУ

Праляцела борэда лета,
Наша съветлая пара.
На дарозе нашай вузкай,
Як раней, стаіць гары...

Скора, скора дуне холад,
Сънег пасыпле з сівых хмар,
Зноў мароз падыдзе люты,
І клубком паваліць пар.

Разам з ветрам, з халадамі
Думак рой к нам наляціць,
Нудных думак, неспакойных,
Сэрца беднае сушыць.

Будуць ветры за вугламі
Выць і плакаць і стагнаць,
А ў той вечар, доўгі, цёмны,
Песьні ў коміне съпявань.

Бор стары завые нудна,
Зашуміць гальблём лаза.
Пад іх шум ня раз на сэрца,
Капне горкая съяза.

1907 г.

...захіл. І ў сядлі мімы),
...эн і эн арышук откіз, ыэ
...воткае ынажік—таңд, ыз
...оницэтэ йашын ө зедүй

НЕ БЯДУЙ!

Не бядуй, што сонца ніэка,
Што прыходзіць нудны дзень,
Не бядуй, што восень блізка,
І лягла на землю цень.

Не бядуй, што сънег халодны
Скрые землю ад вачэй;
Не загіне край твой родны
У тэй цемені начэй!

Будзе час, і сънег растане,
Прыдзе зноў да нас вясна,
Ціха з неба сонца гляне,
Ачуняе старана.

Не бядуй, што цяжка стала,
Жыць у вечнай цемнаце,
Што нас доля вечна гнала,
Што жывём у беднаце.

Не бядуй, што зьвісьлі хмары,
Што нам сонца ня відаць,
Не бядуй, што ў ноч пажары
Сталі неба заліваць,—

Дымам пойдзе ўсё ліхое,
Ўсё, што душыць нас і гне.
Вер, брат,—жыцьце залатое
Будзе ў нашай старане.

НЯГОДА

(A. Ўласаў)

Мы чакалі нецярпліва

Лета, цёплых, ясных дзён,

Каб буяла наша ніва,

Ня глушыў яе драсён.

Хмурна-ж, наша хмурна лета,

Съцелюць хмары валакно,

Сонцам поле не сагрэта,

Дробны дождж сячэ ў вакно.

Затоплена сенажатка—

Верх травы адно відаць,

Збожжа ў полі гіне, братка,

Няма сілы працаца.

І Ільля ўжо недалёка

Жаць пара, пара касіць.

Дарма ў неба глядзіць вока—

Хмар густых ім не прабіць.

Перакідаем, брат, лета

І сяк-так перажывём.

Час наш будзе—вер у гэта—

З верхам працу мы зъяром.

1908 г.

Дланям нойдаш усе джое,
Усе, што душыць нас і гве.
Воні, брат,— жыцце залатое
Будзе, ў нашай старине.

АДОЛГН

(*Ліст да А.*)

* * *

Толькі стогне зямля,
Толькі ведер шуміць.
У нашым бедным краі
Ўсюды ночка ляжыць.

Што-ж? съяліся, туман,
Покі восень стаіцы:
Восень съвята тваё,
Ўсюды цемень ляжыць.

Не маўчы-ж ты, сава,
Ў цёмным лесе гукай.
Ведай: ночка—ня год,
Заварушыцца гай...

— але яко вада, яко вада
— але яко вада, яко вада
— але яко вада, яко вада
— але яко вада, яко вада

Ex. садоў-дёбаты
Самі-шанбэх
Алена-шанбэх
Іскра-шанбэх

СЯБРОМ


Гэй, сябры мае!
Дзе вы, родныя?
Віхры лютыя,
Непагодныя

Разагналі вас
Ва ўсе страны,
І дарогі вам
Пазавораны.

Съцежкі вузкія.
Палыном зарасьлі,
І нічога вам
Ня відно ў далі.

Няма хат у вас,
Ні вуглоў сваіх,
І змоўк голас ваш,
І ваш съмех заціх.

А за што, за што
Вам ганьбу далі?
За што гоняць вас
Преч з свае зямлі?



Эх, сябры-браты!
Самі знаець:
Агню палкага
Іскры маець.

Ня тушэце-ж вы
Той агонь съвяты,
Асьвятляйце ім
Родны край, куты...

Што-ж? Няхай віхры
Надрываюцца,
Няхай ворагі
Насьміхаюцца.

Хоць на дзераве
Зжоўкла ўся ліства,—
Вясна вярнецца,
Адресьце трава.

1908 г.

Ліпі
старыя
шумяць
за съяною,
Жаласна,
глуха шумяць,
Смутна ківаюць,
трасуць галавою,
Толькі галіны скрыпяць.

Пышны убор іх, лісты, пазрываны,
Вецер разъвеяў, разънёс,
Нудна і им за астрожным парканам,
Цяжка им зносіць мароз.

Плачуць гаротныя ліпі старыя,
Плачуць на долю сваю:
Пышна расьлі мы, цывілі, маладыя,
Добра было у гаю.

Вольныя птушкі вакол шчабяталі,
Божыя пчолкі гулі,
Тоўстыя вязы ад бур нас хавалі,
Сеткі дубы нам плялі.

Белыя хмаркі над намі гулялі,
Беглі ў няведамы край,
Чыстыя росы, як срэба блішталі,
Гоманам поўніўся гай...

Там-бы хацелі расьці, красавацца,
Дол дзе капае ральнік,
Родную песнью дзе ўіха съпявае
Сын Беларусі, мужык.

Нас перанесьлі на глебу чужую—
Съвету, прастору няма.
Ўсе нас забылі, ніхто нас ня чуе,
Чуе нас толькі турма.

1908 г.

І драматыкіе як павільонікіи
Сін-моды надібраны
Нік-сабе, нік-смішніи
На супо чотырь аудітіи

УКРАЇНА СІДІДОМІНОВІ
ПАД СЪПЕЎ ВЕТРУ

Вее вецер, съвішча ў коміне,
Горка плача, надрываеща,
І цяпер мне тая музыка,
Як живая, ўспамінаеща.

Помню хатку я старэнькую,
Што між лесу загубілася,
Каля хаты вярба ніцая
Да страхі гальлём скілілася.

Ночка зімняя, халодная...
Вецер дзыме, ня сунімаеща,
А над лесам гоман-шум густы
Гудам-гулам разъліваеща.

А ў каміне вецер песенькі
Рассьпівае тонкім голасам
І па стрэсе сънегам шорхае,
Нібы жыта съпелым коласам,

То нясьмела ў дзъверы стукне ён,
Як-бы ў хату, бедны, просіцца,
То пад воканьнем закруццца
Ды так горка разгалосіцца!

І прыціхне на хвілінчку,
Сілы-моцы набіраеца.
Ные сэрца, ные-смуціцца,
На съпей ветру адзываеца.

Помню, помню сваю хатачку,
Маю родную, далёкую,
Як успомню—жаль агортвае
Маю душу адзінокую.

1908 г.

О че сарда ў нас
Будзеі камень,
Што за нас браты
Алозионцы.

НА МЯЖЫ

(Перад новым 1909 г.)

Бывай здароў, мой год старэнкі!
Ў маіх ты думках будзеш жыць
І многа будзеш майму сэрцу
Ў мінuty жалю гаварыць.

Я буду помніць, доўга помніць
Сваё бадзяньне ў гэты год,
Свае надзеі і сумненіні
За родны край, за свой народ.

І тых людзей, што шлі са мною,
Хто зваў да працы, дух будзіў,
Хто весяліў у часе смутку,
Каго я шчыра палюбіў.

Дык будзь здароў, моў год старэнкі!
Ў маёй души ты будзеш жыць
І многа будзеш майму сэрцу
Ў мінuty жалю гаварыць.

1908 г.

Праціўка це хайланку,
Слаткоца кабраціца,
Нама сіруя, маю-скудзіца,
На салеву ветру адлюстравіца.

Поміж, осмего чато зялінку,
СЯБРОМ—ВЫГНАНЬНІКАМ

Гэй, вы, смутныя,

Гэй, вы, бедныя,

Мае мілыя

Сябры-эгнаньнікі!

Ці вы сіраты

У сям'і людзкой,

Што глядзяць на вас

Вокам ворагаў?

Ці разбоем вы

Даставалі хлеб,

Што караюць вас

Горш за злодзеяў?

Або ў вас няма

Сілы, розуму,

Што прытулкі вам

Пазачынены.

Ці то сэрца ў вас
Цьвярдзей каменя,
Што ад вас браты
Адракаюцца.

Не! душа ў вас,

Сэрца—добрае,

Думкі чистыя,

Мысьлі ясныя!

Толькі вам няма

Долі-радасьці,

Сіла цёмная

Вось прыцінула.

Гэй, выгнанынікі,

Сябры любыя,

Да канца, браты,

Будзьма цвёрдымі.

1908 г.

Слава ў браце от Ш
Людзікія Літаковіца
Ітадз звя да от Ш
Лішонімада А

СЯБРУ

Эх, і бедна-ж у нас!
Ох, вялікая глуш!
Брат! працуй, не чакай,
Цьму людзкую ты зруш.

Восень, доўгая нач
Над народам вісіць,
З кожнай хаты нуда,
Недастача глядзіць.

З кожных грудзяй людзкіх
Хоча вырваща крык,
Стогн збалелай души
Бедакоў-гарамык.

Вочы, поўныя дум,
Ў дол маўкліва глядзяць,
Дзе надзеі даўно
Іх спрадвеку ляжаць.

Раскатурхай народ,
Съвет яму развязы
І за долю яго
Працу ўсю прылахы.

1909 г.

—Невядомыя віднажуні
Даўэз агунадзе, ашнені ман
Іспытат вільядуд шчытвіс сноўд
Мілавані тваф дзвенан янд

У ДАРОВЕ — 801

БЕЗДАРАЖ

Хмурна. Глуха. Цьма пануе.
Сълед у полі загубіўся.
Што-ж спужаўся? што стаіўся?
Ці што вуха тваё чуе?

Съцішна. Пуста. Адзінока...
Съвет закрыла цьма густая.
Паваротка тут крутая,
Ня змыліся-ж, маё вока!

Неба ў хмарах. Даљ імгліста,
А дарогі скрыжаваны.
Што-ж там съвеціць праз туманы?..
Стой, ня ідзі: то—бліск нячысты!

Ціш і безълюдэй,—ну, страхоцьце!
Ані гуку, ані зыку!
Толькі съвіст у лесе дзікі
Ды хмар сунецца лахмоцьце.

Мрок стаіўся нярухома.
Пад нагамі лом, каменьне.
Вось выпадак, вось здарэньне.
І куды йсьці—невядома.



Ня пужайся, пойдзем далей—
Ноч мінецца, змоўкнуць совы,
Дзэнь спаткаць будзьма гатовы!
Дык наперад, брат, павалім!

1909 г.

ЖЕЗАДАВА
Хмудан. Тука. Драма народнага
Брата. Песня
Спевы з новай сказкой
Што-ж чистячое мене ограбило
Ці-то я за твое яко
Стихи. Наследие Альфонса
Спет акустикой Дела Гаспар
Лягушка-то якую
Ні-самійка-же, мое рокі
Несколько хвоях. Дела Гаспар
А ясполі скіраваніе
Што-ж там чистячое мене убило
Сюз, як іде! то-гварок гарнотати!
Ці-то я за твое яко
Ані тут, які жакі
Такі сунці! я кое! яко
Дык якім сунцім ахомаха
Мок откініхім хвоях
Ці-то якім якім
Годзіннікі! які дзеядзь
І куля складі—енакі

Песні польські
Радзівіцкі
Гори лес, дугі
Адамікаві

У ДАРОЗЕ

Між узгоркаў і курганаў
Съцежка вузкая ляжыць,
Даль нямая з-за туманаў
Сіраціаю глядзіць.

Лес акрыўся тонкай тканыню,
Сіний дужкаю лёг гай,
За крывой далёкай граныню
Тоне ў бляску яго край.

Цішыня ва ўсім раздолблі,
Уся заліта сонцам даль.
І съціскае душу болем,
Ня то смутак, ня то жаль.

Ўецца съцежка прада мною,
У шырокі съвет бляжыць,
Дзе зывіваецца зъмяёю,
Дзе як стужачка ляжыць.

А я далей ўсё дыбаю
Між узгоркаў і раўнін.
І мне шэпча жыта з краю:
„Ты адзін, адзін, адзін!“.

1909 г.

На пушайсе, подле ся, жален—
Нам мінене, змокнуше сено,
Дзвона сплаткавы буданье готовы!
Два жалерад, брат, позади!

— ЭСОЧАД V

ДЗЕ ВЫ?

Быў у нас хаўрус,
Крэпка звязаны,
Дружбай моцнаю
Падпяразаны.

Жыў ён думкамі
І надзеямі
Съмела ў бой ісьці
З ліхадзеямі,

З ноччу цёманаю,
Беспрасьветнаю,
З доляй горкаю,
Няпрыветнаю,

Каб расчынен быў
Съвет людакім вачам,
Каб жылося лепш,
Весялей людзям,

Каб ярэм'і іх
Былі зломаны,—
Крэпкі быў саюз,
Дружбай скованы.

Песні вольныя
Разъліваліся,
Горы, лес, лугі
Адклікаліся,

Ды завыў, загуў
Вечер з поўначы,
Дзьмухнуў холадам
І пагрозаю.

Ўсё схавалася,
Затаілася,
Да зямлі ніжэй
Нахіллася.

Ўсё растрос-разынёс,
Як мятлою зымёў,
Ня мінуў і вас
Ён, маіх сяброў.

Распаўзльіся вы,
Пахаваліся,
І ад думак сваіх
Адцураліся.

З таго часу я
Адзін смычуся,
ніяк я вас
Не даклічуся!

1909 г.

кінадов ішесі^П
коіланілар^Q
ітуа, юз мәд^Г
коіланілар^А

Чутса, ұшыра мә^Д
жаран^Қоп, а^{*} кене^Б
мәделек үңін^Маед^Б
Я помню быў і я багаты.
Я жыў, як багач, у дабры,
І ня міналі мае хаты
Мае найлепшия сябры.

Мяне даяўчатаи ня цуралісь,
Плялі вяночкі з красак мне,
І мне шчасльіва так съмяялісь,
Ды толькі-ж то было... у съне.

1909 г.

—сан ү ж-авыбд і .х€
ацана кн яккоңад |
әедін үтәңәзәң А
лаңадік ви ,аңадів вН

У ЦЕМРЫ

Падзівіся, браток,
Што за цемень вакруг!
Ү хмары месяц уплыў,
І бласк зорак патух.

Ня чуваць галасоў
Съвежых, вольных, живых.
Толькі совы крычаць
Па трушчобах глухіх.

Ім уторыць пугач—
Цёмны жыхар дупла.
Падзівіся, браток,
Што за цемень—імгла!

Толькі зредка у цьме
Бляск пужліва мігне,
Быщдам воўк з-за кустоў
Злосным вокам зірне.

Гэты бласк— не агонь.
Гэта— фальш, гэта— зман...
Падзівіся, браток,
Як гусыцее туман!

Эх, і цёмна-ж у нас—
І дарожак ня знаць,
А прасьевету нідзе
Ня відаць, ня відаць!

Ў хмары месяц зашоў,
І бляск зорны патух,
Падзівіся-ж, браток,
Што за цемра вакруг!

Ды ня бойся, мой брат,
Гэтай жудкай ціши
І свайго ты агню
Ня тушки, ня тушки!

Пройдзе ночь, згіне цьма,
Непраглядны мрок-цень,
Змоўкнуць совы ў дуплох,
Як разъвідніцца дзень.

1910 г.

хотаў ясна ёзды

15 лістапада — візит да отці

шыдлі ў відрада відліт
шыдлі відліт звярд
шыдлі відліт якіх мацін
шыдлі мацін шыдлі

шыдлі ён — моклад ють
шыдлі ён — ють, шыдлі — ють
шыдлі ён — ють, шыдлі — ють
шыдлі ён — ють, шыдлі — ють

НА ПЕРАЛОМЕ

Дні бягуць ды бягуць,
Вянучь краскі ў палёх,
Жоўкне лісьце, трава,
Моўкне съпей па лясох.

І часьцей ды часьцей
Хмурыць неба свой твар.
Рэдка сонца глядзіць
Э-за туманаў і хмар.

Азірнешся вакол—
Глуш, маркота і ціш,
І з нудою на ўсё,
З горкім смуткам глядзіш.

І ня ведаеш сам,
Чаго жаль спанаваў,
Як-бы часьць самаго
Ты навек пахаваў...

Дні праходзяць, бягуць,
Карацеюць яны.
Э кожным днём далей мы
Ад жыцьця, ад вясны.

1910 г.

Даромын да зверь,
А праскету підзе
Ми шаша, да відаць.

ЭКСПОЛАРДАН

АРОЛ

Над смужнай раўнінай высока-высока
Разъняў свае крыльлі арол адзінокі

І вокам празорным ён даль азірае
І гучныя крыкі над полем раняе.

А поле замлела, ляжыць у тумане
У покрыўцы смужнай, бы ў цёмнай сутане

Свая, відаць, думка аб чымся гаруе,
І крыкаў арліных нізіна ня чуе.

1910 г.

ПЯСЬНЯР

Кажуць людзі: „што ты смутны?
Што съпяваеш ты пра гора?
Твае песньні—стогн пакутны,
Сылёзы ветру на прасторы!

Ты злажы нам песнью волі,
Песньній шчасьця залівайся,
Ціхім съпевам нівы ў полі
У струнах сэрца адклікайся,

Каб на нас вясна дыхала,
Грэла душу цяплынёю,
Каб нам сэрца сагравала
Ціхім шчасьцем, дабратою“.

Ой, вы, людзі! няма-ж волі:
Скуты мысьлі ланцугамі.
Пусты нівы нашы ў полі,
Злосны віхар дэьте над намі!

Ці-ж я сэрцам не балею?
Ці-ж мне смутак лёгка даўся?
Я съпяваю, як умею,
Я пра радасьць пець ня здаўся.

1910 г.

Чытумъ ютъ... * * *
Дзе-б ні быў я, што-б ні думаў,—
Ты ўсюды са мною
І мне съвеціш у тэй цемры
Яснаю зарою,

А ў часіны злой нядолі
Смутак разганяеш
Тугу, гора і журботу
Ты мне сунімаеш.

Толькі-ж леглі паміж намі
Берагі крутыя,
Нам пуцінкі завалілі
Камяні ліхія...

Згодна ў полі ўдоўж дарогі
Калаяінкі ўюща,
Ды ніколі між сабою
Яны не сальлюща.

1910 г.

—
Ляха насыків
Смутна падаўніца
Хаманіця, куманічы

НА КРЫЖАВОДОХ БІКАГАХ

НА РАЗДАРОЖЖЫ

Пры шляху шырокім,
Дзе стаіць камора,
Я на съвет радзіўся
Пад глухі шум бору,
Познаю парою,
Восеньню гнілою.

На шляху тым бітым
І удзень і ўночы
Пешкі і з вазамі
Валіць люд рабочы,
Бы яго хто гоніць,
Аж той шлях гамоніць.

Ў розныя старонкі
Каля той каморы
Распаўзліся съцежак
Шэрыя узоры—
Вузкія, глухія
Съцежачкі крывыя.

І мая, бы восень,
Доля невясёла,

І куды ні гляну—
Глуха навакола,
Смутна аддаленъне,
Хмызънякі, каменьне...

І'мяне людзкая
Хваля падхапіла
І ў глыбокім віры
Моцна закруціла
І нясе з сабою
Цяжкаю ступою.

Толькі-ж не па шляху
Носіаць мяне ногі,—
Вузкі мае съцежкі,
Зарасьлі дарогі.
Я іду-дыбаю,
А куды? ня знаю!

1911 г.

НА КРЫЖОВЫХ ДАРОГАХ

На пагорку ў чыстым полі
Крыж стаіць убогі,
Там і тут жаўцеюць ролі,
У съвет бягуць дарогі.

Даль раскрылася шырока
З гэтага узгорка.
Ціха ў полі, адзінока,
Штось на сэрцы горка.

Я стаю і аглядаю
Горак рад убогі,
А куды ісьці,—ня знаю,
Не ўлаўлю дарогі.

Дагарае дзень. Зъмярканье
Ахапляе далі.
Калі-ж скончыцца блуканьне
У бездарожных хвалях?

Вечар немы, бездарадны
Кроочыць з пад нізіны...
Хоць-бы голас дзе ўспагадны,
Хоць-бы гук адзіны!

1911 г.

ХАТОВІЧ. УЛІСОЛІНІЧІ ХН

* * *

Эй, скажы мне, небарача,
Ты, каго ў ярме тримаюць,
Чыё жыцьце папіхаюць:
Сам гібееш, доля плача,
Ва ўсім чысьценка нястача,

Сееш многа ты і дбала,
Хоць скупое тваё жніва,
Адкажы ты мне праўдзіва:
Што цябе тут прыкавала?
Ці табе дарожак мала,

Або съвет тут зачыніўся?
Ці ты глух на папіханкі?
Съвецязь рэбры скро́зь катанкі,
А праз шапку чуб прабіўся.
Ці ты век цярпець згадзіўся?

Ці ня чуў аб лепшай долі?
— Ой, даўно-б я ўсё пакінуў,
Толькі-ж многа сълёз я лінуй,
Выліў поту ў тыя ролі
Дзе ўзыходзяць песньні болю.

Дык няхай съвет хоць трасецца,—
Я тут вырас, тут і згіну,
А разорак тых ня кіну,
Дзе мой смутак, жаль снуеца,
Дзе мне шчасьце не даеца,

Бо я цвёрда веру ў тое,
Што наш засеў ў полі дзікім
Гневам вырасьце вялікім
І затопіць усё злое,
Ўсё няшчасьце векавое.

1912 г.

— він засыпает сюзік галактику ўзд
— дзвінкі! тут зафіксав тут R
— атмосфера паніківська А
— адже чисто альбіністична пом'якість
— він засыпает сюзік ўзд

ДЗЯЎЧЫНЕ

Не кажы, што злыя людзі
І што съвет паганы:
Сэрца крываюду ўсю забудзе,
Час загоіць раны,

Тыя раны, што зладзеі
Сэрцу прычынілі,
Тыя думкі і надзеі,
Што ў табе пабілі.

Да ці-ж варты баламуты,
Каб твой твар дзяявоцы
Засыцілаўся ценем смуты
І тускнелі вочы?

Пройдзе ўсё, перажывецца,
Вер мне, дарагая!
Будзе час—ускальхнецца
Сэрца і ўзыграе.

А ў душы вясна настане,
Сэрца зноў палюбіць.
Прыидзе доля, ў вочкі гляне,
Шчыра прыгалубіць.

Не кажы-ж, што злыя людзі
І што съвет паганы:
Сэрца смутак перабудзе,
Час загоішь раны.

1912 г.

УВОСЕНЬ

Э узгорка ў лагчынку дарожка зъбягае.
Дубы наабапал стаяць.
А хвалі крынічныя—хто іх там знае—
Аб чымся, знаць, важным шумяць.

І хвоі-суседкі і смутныя ёлкі,
Бы ўдовы, стаўпіліся тут:
Даведацца хочуць і травы і зёлкі
Навін, што прышлі ў гэты кут.

І ўсе неспакойны і ўсе засмучоны,
Бы нечага боязна ўсім,
А вецер-задзіра, гудзе, як шалёны,
І вые над лесам пустым.

Хвалюцца дрэвы, а красачкі ў скрусе
Зямлі адбіваюць паклон.
„Ня бойцеся“ з неба гукаюць ім гусі:
„Ня вечны зімовы палон...“

Э узгорка ў лагчыну шыбуе дарога,
Стаяць наабапал дубы.
Між дрэваў і красак пануе трывога,
І цені снуюцца журбы.

1914 г.

НА РАЗЬВІТАНЬІ

Вечарэла і цішала,
І гушчалі цені.

Поле моўчкі пазірала,
Лес—у задуменьні.

Той стары лес, праз каторы
Шла наша дарога,
А над намі, на прасторы
Вольнага разлогу,

Леглі хмаркі самавіта
Доўгаю градою.
Смуткам даль была спавіта,
Як мы шлі з табою.

Ўдоўж дарогі ў рад стаялі
Стромкія хваіны.
Не гайдаліся, маўчалі
Лапы іх, галіны.

Пастаялі, разьвіталісь
Мы з табою ў лесе,
Разышліся і схавалісь
Мы ў густым навесе

Маладых әлін і хвояў
І бяроз пахучых.
Жаль расстаньня сэрца кроїў,
Горкі жаль, пякучы.

Я спыніўся. Сэрца млела
Сыцішна стала ў лесе,
Толькі лісьце шапащела,
Як той дождж па стрэсе

Ў вечар восені пастылы,
Ў мрок спавіты шэры.
Як зынікаў твой вобраз мілы,
Дарагі бяз меры.

1915 г.

ацяйчыкін
Сілді каленікін
Сілді каленікін
Сілді каленікін

ПАД НОВЫ ГОД

(1914 г.)

Ноч глухая, цьма, завея,
Ня відно і съвету.
Толькі сънег адзін бялее,
У шэрдань лес адзеты.

Ні праезду, ні праходу,
Белы пыл у полі,
Як-бы тут дарожак з роду
Ня было ніколі.

Съвішча, плача і галосіць,
Вые завіруха.
Хаты, гумны,—ўсё заносіць
Гурбамі наглуха.

Цісьне, крэпіць халадзішча,
Проста ліпнуць вочы.
Божа, што тут за ігрышча,
За съмех патарочы!

А хто ходзіць полем-логам
У сънезе па калені?
На пакуту, бачна, богам
Выгнаны два цені.

Чаго ходзяць? што шукаюць
Сярод цьмы-нягодаў?
Гэта ходзяць, азіраюць
Божы съвет два годы.

У старога за плячамі
Мех стары трасецца,
Малады год пад дарамі
Ажно крэхча, гнечца.

— Фу, мароз які пякучы—
У ваччу іскрыща!
Мерзнуть ногі праз ануchy,
Нос гатоў зваліща!

Кажа новы год старому:
— Даўк спыні шум буры—
Мо пляцецца хто дадому
Да свае пячуры,

Каб спаткаць мяне пачэсна,
Як вядзецца ў родзе,
З жонкай, з дзеткамі сумесна,
У ладу і згодзе.

Цяжка бедным і пахілым,
Эжалься над народам!
Я хачу быць для ўсіх мілым
Добрым новым годам:

метод лінгвістичнага
што над мадычай

Усьміхнуўся, ўзъняўши плечы,
Год стары на гэта:
— Ты гаворыш не дарэчы,
Бо ня знаеш съвету.

Слухай, дружа, і вучыся—
Я ўжо—госьць на съвеце,
Ледзь хаджу я, трасучыся,
Ня жыхар я—съмецьце!

Перабыў свой час і—квіта,
Ды я досьвед маю
І ў апошні раз пабыту
Слухай, што параю:

Калі хочаш, ягамосцю,
Ў памяці застацца,
Үежся людзям добра ў косьці,
Хоць злым будзеш звацца...

— Што пляцеш, пустапарожны?!
Проста слухаць нудна:
Добры год больш помніць кожны!
— Гм! згадзіцца трудна.—

Заспрачаліся, як дзеци,
Блазан і старое.
Што жыве даўжэй на съвеце:
Добрае ці злое?

Гоман, крык, бы зывёў ліхі іх,
Проста, чуць ня б'юцца.
Толькі торбы і мяхі іх
І кій трасуцца.

— Ша!—сказаў стары—даволі!
Ты да спрэчак ласы.
Мы-ж ня згодзімся ніколі
Запытаем часы.

Змоўклі. Ідуць. Лес прад імі
Устаў съязной магутнай,
Хвоі лапамі старымі
Б'юцца ў песьні смутнай.

І гудуць дубы нястройна,
Гроэнза жараламі,
Лес трасецца неспакойна,
Гойдае камлямі.

І чым далей, лес дзічэе,
Неба закрывае,
Нават вецер там ня вее.
Пушча—страх якая!

— Станьма тут,—стары гаворыць.
Глуха на палянцы.
Ціха дрэвы штось гутораць,
Веку выхаванцы.

Ціха ходзяць іх макушки
Над палянкай з краю.
— Эй, вы, часы, божы служкі!
Я вас выклікаю!

Крыкнуў год стары, і дзіва:
З-за камлёў драўляных,
Нібы дым, ўстае маўкліва
Рад цянёў нязнаных!

Вышлі цені на палянку.
Усе пад нумарамі.
У беласьнежную катанку
Ўлезшы з галавамі.

На адных, бы кроў, гарэлі
Знакі агнявыя,
А з другіх чуць-чуць глядзелі—
Напісы съляпія.

Год стары ўстае прад імі
І кажа ўладарна:
— Станьце, годы злыя, з злымі,
Хто ня згінуў марна!

І вы, добрыя гадочки,
Вечнай праўды стражы,
Станьце бліжай у радочкі.
Няхай кожны скажа

Ці з'являлася, ці пануе
Памяць ваша ў съвеце,
Як кахае, як шануе
Вас патомства-дзеци!—

Так сказаў стары, і годы,
Добрыя і злыя,
Замільгалі, бы ў нягоды
Лісьці залатыя.

Годы з напісам чырвоным
Паасобна сталі,
Множствам страшным, нязьлічоным
Пушчу запаўнялі.

А іх напісы гарэлі
Слупам агнявістым,
Ад іх неба чырванела,
Пушча з сънегам чистым.

Годы добрыя нясьметна
Сталі ўсе па чыну,
Цьмяна, бледна, чуць прыметна,
Зъліўшыся ў раўніну.

І выходзіць цень бясшумна,
Глуха дакладае:
— Я напоўніў людзям гумны,
Бо я—год Раджаю.

Людзі трохі падабрэлі.
Ураджай хвалілі.
Як дабро-ж мае паелі,
Дык мяне забылі.

Паліняла і звялася
Памяць між народаў.—
Так сказаўшы, адышлася
Цень Раджаю-году.

— А я голадам вядомы.
Я—год Галадоўлі.
Я спустошыў людзям долы,
Гумны і будоўлі.

Мерлі людзі і жывёла,
Як з атруты мухі.
Счысьціў я усё да гола,
Нарабіў разрухі.

А мяне дагэтуль людзі
Часта ўспамінаюць.
Так было і гэтак будзе:
Зла не забываюць.—

Сказаў гэтак цень з крыявым
Агніявістым знакам.
— Я быў згодаю, ласкавым,
Рассыпаўся макам,

Каб лагодзіць, жыць у згодзе.
Згода панавала,
Быў парадак у народзе,
Царствы сябравалі.

А прайшоў мой час,—як съмецьце
Зьнішчылася памяць
Ці быў я, ці не, на съвete,
Нават і ня ўцямяць.

— Калатню я даў народу,
Меч прынёс, пажары,
Я забраў яго свабоду,
Я—год Помсты, Кары.

Я растроў зямлю дазваньня,
Я быў год няшчасны,
Аба мне ж апавяданьні
Свежы, чоткі, ясны.

— А я сеяў зерні знаньня,
Праўды разуменьня,
Волі, радасці жаданьне,—
Я—год Прасвятленьня.

Мой агонь гарыць і зьяе;
Сэрцы людзям грэе.
Аба мне слых ня ўмірае
І жыве надзея.

— Я мрок сеяў у народзе,
Зацямняў галовы...
— Съціхні голас часаў! годзі!
Год прамовіў новы.

І ўсё змоўкла, ціха стала,
Цені ўсе застылі,
Толькі пушча задрыжала,
Дрэвы ўзгаманілі.

І стары год стаўся ценем.
Поўнач падступала
І пячаці задуменьня
На ўсё накладала.

— Цені, згіньце! Я ўладарны
Гаспадар над вами!
Мой прышоў час! — Цені марна
Зьніклі між камлямі.

Змоўкла пушча, съціхла бура,
Зоры замігалі.

І зямля і лес пануры
Новы год віталі.

І ўсё поглядам пытае
Маладога году:
Што нясе нам, чым спаткае
Новая прыгода.

1913 г.

сядоўшы ў ході R —
 відмінны ўход —
 Спіннікі засялі леса
 і дойле.
 відносяцца
 відносяцца
 відносяцца
 відносяцца
 * * *

Я хачу аб табе
 З кім хоць слоўка сказаць,
 Сэрца гора, тугу
 І сумненныі прагнаць.

Але толькі-ж няма
 З кім мне сум падзяліць,
 І я мушу адзін
 Перажыць, перабыць.

1914 г.

ДЭЬВЕ ДАРОГІ

Над балотам, над лясамі
Жураўлі крычаць,
Бы сваімі галасамі
Хочуць вестку даць,

Што цяпло мінецца скора,
І заглухне бор,
Ў полі сіняга прастору
Ты ня ўгледзіш зор,

Што нагоніць хмар вятруга,
Наплыве туман.
І аbnіме гора-туга
Поле, лес, курган.

Разам з вамі вольны вырай,
Палячу і я,
Толькі-ж к съмерці стане бліжай
Съежка там мая.

Ляціце вы ў край паўднёвы
Зіму пераждаць,
Каб на весну песніяй новай
Родны кут вітаць.

А я еду, госьці лета,
У той крывавы вір,
Дзе вар'яцтва ўсяго съвету
Свой спраўляе пір.

1917 г.

Імава, да, мотольд даі
Ліхварка, ізъвіж
Сіні Імавороды білі
Сіні, улета, ашчох!

Відь ашчайкі блокі отІІІ
Да, да, да, да, да, да, да, да,
Да, да, да, да, да, да, да, да,

Лінія даю без ім'я
Нірвоюшы ім'да,
Іншыроши задума
Над ім'ем ім'да.

НА ЧУЖЫНЕ

Час праходзіць, жыцьце гіне
Ү талачэчы на чужыне
За кавалак хлеба,

А куды яшчэ закіне
Доля-гора ү злой часіне?
Адкажы ты, неба!

Ды сказаць яно ня хоча,
Толькі вецер зарагоча
І зарве жалобна

Ды ўсё гоніць хмар валокны,
І бубніць, бубніць у вокны
Дождж халодны, дробны.

1919 г.

У ІМГЛЕ

Дрот на слупе гучна звоніць.
Слуп сакоча і дрыжыць...
Эх, аб чым, аб чым гамоніць
Гэта кованая ніць,

Што сталёваю асновай
Абвіла зямлі канцы?
Што сваёю звонкай мовай
Кажуць гэтых ганцы?

І якія весткі людзям,
Краю нашаму нясуць?
Ці мы будзем ці ня будзем
Пад чужынцам шыі гнуць?

Ці ўздужае стаць на ногі
У прах зьнішчаны наш край?..
Сець сталёва ўздоўж дарогі!
Ты адказ мне ясны дай!..

Дрот гудзе, зывініць, сакоча.
Слуп за слупам ў даль бяжыць.
Доля горкая, сіроча,
Як і тая даль маўчиць.

І навісла зноў бяз шуму
Нярухомая імгла,
І цяжэрная задума
Над балотамі лягла.

1919 г.

Ж

Н в с т о р о ж и т и
С т о р о ж и т и
П р и
С т о р о ж и т и
С т о р о ж и т и
Ш л о с к и
П л а с т и
А н д р и ю
В
С

Н в с т о р о ж и т и
С т о р о ж и т и
П р и
С т о р о ж и т и
Г л о с с и

С т о р о ж и т и
С т о р о ж и т и
А л т у ш и

С т о р о ж и т и
Л о в и т и
С т о р о ж и т и
Д о р о ж и

Чынш, які тонк влізан
Затмі ялмохуцай
Бычка канюжай
Затра іматольбо даі

— его!

К Р Ы Ж

На стыку трох дарог пры полі,
Дзе пачынаецца сяло,
Стаіць адзнака цяжкай долі,
Схіліўши пахмурна чало

Павязка стлела і спаўзае,
А крыж асунуўся на плот,
Як-бы ён горача жадае
З нядолі вызваліць народ.

Няхай-жа гэты знак пакуты,
Калі рассыплецца у прах,
Навекі зьніме тыя путы,
Што накаваў кривавы жах.

1921 г.

ЗВОН ШЫБАУ

Ноч маўкліва. Цёмна, глуха.
Прылажыла чутка вуха
За акном старая вішня,
Штось прамовіць—шу-шу-шу!

І заціхне, бы баіца
Памыліцца
І сказаць што-небудзь лішне.
Я лажусь, агонь тушу.

Неба хмурна, няпрыветна.
Зрэдка ветрык чуць прыметна
Скулься ціха набягае
І галінкі згайдане

І зьнікае ці дзесяь далей
Бяжыць хваляй
Байку-тайнасьць ціха бае
Анямелай цішыне.

Ў хаце ціха, нават жудка.
Ловіць зыкі вуха пудка:
Звоніць шыба штось жалобна—
Дрррон-дрррон! ціха бразгаціць.

Чуць счакаўшы, новым звонам,
Нізьшим тонам
Также нудна, также дробна
Шыбка новая зывініць.

Няма ветру, ўсюды ціха,
Шыбы-ж звоняць—што за ліха?
Хто ў іх стукнуў? хто чапае?
Ці то знак хто хоча даць,
Што згубілі мы дарогу,
Б'е трывогу,
Ходзіць, перасыпераагае
І накладвае пячаць

На шляхі, дарогі тыя,
Дзе крыжы згнілі старыя,
Ці зумыслу пазынімалі,
Як аджыўшыя свой час.

Хто такі ён? Невядомы,
Незнаёмы,
А мо' дзе і сустракалі,
Мо' з ім бачыліся з раз.

І так съцішна, чагось смутна,
Шкло съпявает ўсё пакутна,
Толькі-ж думка не згадае,
Што гуторыць гэты съпей,
І ня хоча супыніцца,
Пагадзіцца
З тым, што сэнсу ня ўчытае:
Ці то жалаба ці гнеў?

Шыбы звоняць і съпяваюць,
Песьню скончаць, зачынаюць,
То павысяць яны голас,
То замлеюць, то замруць.

Жаль ў іх песьні сэрца чуе
І гаруе.

Шклечка-ж звоніць ўсё раз-по-раз
Не дае ўсё мне заснуць.

1921 г.

ацоннайда, і салпаках ядывіце заслон
ауканімірае «шыннеко» зинам! П
Ты ўзмоў зеңк пынгушты-б!
Ленівміва от ацоннамас-т
эхе зидес інсан хі с ахай.

ЦЕНІ-СТРАХІ

Вечар блізка, жар спадае.
З цёмных шчылін хтось нязнаны
Цені-страхі выклікае,
Штось ім шәпча, штось ківае,
Ды таемна, няўчытана.

Съмех вясёлы зьбег няждана
З таго лесу і пагорку,
З тых лагчынак і кургану.
Смуткам поле чуць заткана,
Смутак ходзіць панадворку.

Пуцявінай праз разорку
Скача мышка палахліва
І шукае сваю норку
На мяжы каля аторку
І зынікае дзесь маўкліва.

Я іду, гляджу—і дзіва:
Ці раней таго ня бачыў?
Ўсюды стала нейк тужліва
І трывожна-баязьліва!
Зъмену гэту я зазначыў.

Хто-ж той выраз перайначыў?

Я ня съязмлю і пытаю

Ды пытаньнем азадачыў

Ўсіх, каго я тут ні бачыў,

Ўсіх, каго ні запытаю.

„Чапля! чапля!“ стой!—гукаю:

„Ты ня ведаеш, скажы ты,

Ці я сам страхі шукаю,

Сам іх вобразы ствараю,

Ці тым страхам ўсе спавіты?

— Ня пытаіся: я ня знаю.—

Тры вароны ляцяць з гаю

Цяжка крыльлі іх мігаюць.

— Гэй, спыніся! справу маю—

Штось у вас я запытаю...

— Мы ня знаем! Не, ня знаю!—

Закрычалі і зынікаюць.

Насустрэч старцы дыбаюць.

— Скуль вы, людзі? Хто такія?

Воч старцы ня падымаюць

Ўсе маўклівы, разважаюць.

— Мы—сьляпяя! Мы—глухія!

Цені сталі больш густыя,

Многалучны, нязылічоны,

Многазначны, хоць пустыя,

Вельмі страшны, бо нямая,

Пад пячацьцю ўсе замкнёны.

Лес, папары і загоны
Твар выразны свой хаваюць.
Дзесь далёка стогнуць звоны,
Дзесь у лесе плач шалёны—
Совы дзень свой зачынаюць.

Цені-страхі выпаўзаюць,
Іх ня бачыш,—прачуваеш,
Штось чаруюць, заклінаюць
І таемна пагражаяюць.
Чым? Бяды ў тым, што ня знаеш.

1921 г.

ПОКЛІЧ

Гэй, чулыя сэрцам! гэй, души жывыя!

Ідзеце вы долю каваць!

Ёсьць у вас сілы, яшчэ маладыя,

Ёсьць у вас крыльлі лятаць!

Але съцеражыся: балотная бросьня

Іх кожную хвілю сачыць,

А гнільлю зацягне—душа не ўласкрэсьне,

Үгару над зямлёй не ўзъляціць.

Вы чуеце хваляў жывых набяганьне?

Прыгледзьцесь: новыя дні

На вас пазіраюць у іскрах сьвітаньня,

І съвецяць другія агні.

Съпяшайцесь, брацьці, расою халоднай

Ваш твар выразьлівы абмыць

І дух той гаючы палёў, нівы роднай

У грудзі чым больш захапіць.

Але памятайце: на вашым сумленьні

Ня сплачаны доўг векавы:

То доўг прад народам, то доўг разумен'ня,

Якое зачэрпалі вы

З народнага скарбу душы самабытнай
І з скарбу яго мазалёў:
То ён працавік наш, то ён, старажытны,
На гору вас моўчкі узьвёў.

Гадуе вас поле, што золатам зъяе...

Пяскоў, нераджайных пяскоў.
Вас корміць сярмяга, што долі ня знае,
Ня ведае ласкі братоў.

Ідзеце-ж к народу, як добрыя дзеци,
Ідзеце, злучайце яго
І горкую праўду у очы скажэце,
Чаго ён гаруе, чаго?

1921 г.

ДЕУМ РАНАВАХАД

МАЁЙ КАХАНЦЫ

Я пайду да яе, да каханай маёй,
Каб ізноў яе голас пачуць.
Няхай думкі мае пабягуць чарадой,
Як чародкамі хмаркі плывуць.

І я волю ім дам, дзе ім люба ляцець,
Як ляталі, бывала, даўней.
Палячу з імі сам, буду песні там пець,
Каб адчуць сваё шчасьце паўней.

Не скажу толькі я, што мне люба яна
І як добра мне з ёю пабыць,
Бо каханка мая, мая радасць—сасна,
Што пры лесе, як панна, стаіць.

1922 г.

✓ ПАХАВАНЯ МУЗА

Павесіў поэт сваю музу на плоце.

— Ну, музя, прыляж!

Ня тромкне мой палец па звонкаму дроце,

Ня тромкне, шабаш!

Даволі блукалі з табою па съвеце—

Съвет жорстак і глух.

Над соньню балотнай мітусіцца съмецьце

І прокісьлі дух.

Засыні-ж, мая музя, у холадзе жвіру,

На доўга засыні!..—

І музя заснула, і змоўкла там ліра—

І згасылі агні.

Пад плотам пахована музя поэта,

А сам дзе поэт?

Съпявae з другою, цi-ж дзiва нам гета?

Такi ўжо наш съвет.

Над долам, дзе скована бедная музя,

Шапоча вярба

Ды грэе на сонцы брудастае пузя

Хаўроньня раба.

1925 г.

* * *

Шорхае варожа,
Шворыцца, бы злодзей—
Ходзіць не здарма!

Цьма мяне трывожыць,
Ліха на паходзе—
Ліху імя—цьма.

З хмар навіслых восенъ
Ніці дожджу смыча
І прадзе, прадзе!

Хоць-бы неба просінь,
Хоць-бы цень аблічча,
Хоць-бы голас дзе.

Так, завязан вузел...
Кім? чыёй рукою?
Чый то пасланец?

Зъявлі травы ў лузе,
А ноч грозіць цьмою,
Калі-ж ёй канец?

1925 г.

З КАЎКАЗУ

У залатой калясцы сонца,
Вандруе зноў у съвет дзянёк,
Ня зъмеран шлях яго бясконцы,
Завіты ў сонечны вянок.

Замерлі горы ў тонкай сіні,
Глядзіць, як бог зямлі, Эльбрус,
І патыхае сном пустыні
Яго засънежаны абрус.

Маўклівы горы, дзіка-немы,
Ня жывяць мысьлі іх чала,
І вісьне мут адвечнай дрэмы,
Як сум хаўтурнага стала.

1926 г.

жайлоўшы, нікда даць імалот
І звярніці, чытавала якіх-то
Міндоўгі, міндоўгі...
Богдана, якіх-то
Даць ж, якіх-то

П Ы Л

Уздоўж пяшчане дарогі,
Дзе гурт авец прагнаў пастух,
Узьняўся пыл, нямы, бязногі.
Паветра, поўнае зънямогі,
Не скальхне, стаіла дух.

У проразь хвой, бы здань пажару,
Штось грозіць чырвані рука,
І тоіць лес якуюсь мару.
А ўёмы ўсход выводзіць хмару
Ды шле зарніцы здаляка.

Зънікае месячнік двурогі,
І зоркі хмурацца ўгары.
У шатах боязнь-трывогі
Маўчаць зънямелая разлогі,
І ў страсе млее дуб стари.

Эх, не здарма, відаць, зарніцы
Віхрацца ў хмарах, не здарма.
Чакайце, людзі, навальніцы,
Бо перапоўнены крыніцы...
Чарнее ноч, гусьцее цьма.

І толькі пыл адзін, маўклівы,
Бяз страху клопату, наўсхіл,
Плыве, здаволены, шчасльівы,
Бо што яму той лёс імглівы?
Бо не падзеш ніжэй, як пыл.

Плыве пылок, бы дым-заслона,
І, асядаючы на дол,
Хавае думку затаёна.
Няма тут роднага загона,
Яму чужое ўсё наўкол.

1926 г.

...
...
...
...
...

— 80 —

У НЯВОЛІ

За народ, што пад яромом
Шыю гне і съпіну,
Што кляне лёс ціхачом
Кожную часіну;

За народ, што марне схне,
За съятое брацтва
Адабралі ад мяне
Усё мае бацацтва...

Як за краты я зірну,
Сэрда млее з болю:
Меў уцеху я адну—
Адну толькі волю.

Ды гвалтоўнікі мае,
Ворагі ліхія,
У мяне ўзялі яе,
Адабралі, злыя.

Што-ж? няхай мой вузкі круг,
Няхай я ў няволі,
Толькі-ж ім свабодны дух
Ня стрымаць ніколі!

Толькі думак ня стрымаць,
Не загнаць у клетку...
Будзем разам гараваць,
Думкі, мае дзеткі!

1908 г.

У ВАСТРОЗЕ

Мута Сылбету за работкой,
Нудав, же, склону —
Бланчук думай, румын думай
Софийско да думай.

З А С Т Р О Г У

Зе младши чорнаки
Да, у родини краю

Ханак Сарнка с чутка ѿ чутка
Да брик у пакони
За работкой зіло жес,
Ханак зважкона

Да, младши чорнаки
У старину чуб
Да пакону я пакону,
Ханачину старую

Ох, липаки-ом я, пакони
Ханак, разам я чуб
Себ на лиску саси таинуци
Судимо, начам!

жынкад ве віэльд зыв

закон ясольтада

жынкада і инозяк эх

закон, мат оутвара, эх

— зекіз жынкада і закон у мозаі

У ВАСТРОЗЕ

Нудна Съцёпку за рашоткай,
Нудна, эх, старому!

Плачуць думкі, рвуцца думкі
Съцёпкавы да дому.

Дома жонка, дома дзеткі...

Бог съвяты іх знае,
Як жывецца небаракам
Там, у родным краю!

Ходзіць Съцёпка з вугла ў вугал
Ды зірне ў ваконца.

За рашоткай відно неба,
Хмарак валаконцы.

Эй, хмарынкі! плывяце вы
У старонку тую,
Дзе пакінуў я сямейку,
Хатачку старую!

Ох, паплыў-бы я, здаецца,
Хмаркі, разам з вами,
Каб на вёску сваю глянуць
Нуднымі вачамі.

Там, далёка, за дамамі,
Разъляглося поле,
Лес, узоркі і курганы...
Эх, простор там, воля!

Дзесь у полі дым сінене—
Бульбу люд капае.
Съцёпка-ж бедны так марнене,
Долю праклінае...

Ляжа Съцёпка спаць на „нары“,
І праз цэлу ночку
Үсё аб роднай вёсцы съніцца,
Аб сваім куточку!..

Нудна Съцёпку за рашоткай,
Нудна, эх, старому!
Плачуць думкі, рвуцца думкі
Съцёпкавы да дому.

1908 г. *онда Яятоша* в С
шчюковілік язомах

ін зіркіллі білівымік ле
дует ульоцтэ X
үйкемік к үнікап зе Д
!онуцтэ үмрятых

аннозде к мі-ұмалап хО
інле к үлесе, ізомах
ауциват одың үнзін да дар
іннінде іннінде Н

СЪЦЁПКАЎ СОН

Рана Съцёпка абудзіўся
І ляжыць—ня съпіцца:
Сон яму такі прысьніўся—
Толькі падаівіцца!

Быццам жыта сеяць вышлі
Ў поле пры дарозе—
Съцёпку нават зышло з мысьлі,
Што ён у вастрозе.—

Поле сонцам скрозвь заліта,—
Шырыня, раўніна!
Глеба тлуста, сакавіта—
Чорназем ды гліна.

Не дакінеш проста вокам
Да суседзкіх межаў,
А на лузе іх шырокім
Што ні стог, то вежа!

І суседзі тут у полі
Ходзяць з карабкамі,
Сеюць жыта на прывольлі,
Рэжуць дол плугамі,

Робяць гоні і разоркі...
Ветрык ціха вее.
Трохі воддалъ, на прыгорку,
Вёска іх чарнене.

З-за сялянскіх хат адметна,
Між гумён, адрынак,
Пазірае так прыветна
І Съцёпкаў будынак...

Углыбіўся Съцёпка ў мары,
Думцы ўвесь аддаўся,
Пра астрог забыў, пра нары,
Дзе ўсю ноч валяўся.

Тут ён целам, там—душою,
Там, у родным полі,
Дзе хадзіў ён за сахою,
Дзе пазнаў нядолю.

Ды забыта ўсё ліхое,
Ўсё, што дух смущіла,
Засталося дарагое,
Што так сэрцу міла.

Але зараз рассьвітала,
Нудны дзень вярнуўся.
Сон і мары—ўсё прапала,
Як астрог ачнуўся.

1908 г.

НОЧ У ВАСТРОЗЕ

Ноч глухая. Ціха.
Густа легла цьма.
Дрэмле чутка варта,
Цяжка съпіць турма.

Страшнай зяўрай зъмей
Карыдор глядзіць,
І тужліва лямпа
Съвеціцца, дрыжыць.

Обак карыдору
Камэры відны.
Пад замкамі дзъверы,
З кратамі яны.

І, здаецца, съцены
Ціснуцца цяжэй,
Гнуць яны і душаць
Усё мацней, мацней,

Нудна, бы ў магіле.
Глуха, бы ў труне,
Толькі часам крыкне
Арыштант у съне.

Мо' Кабека¹⁾ здасца,
Спраўніка прысьніць,
Ды „параша“ зрэдка
Глуха загрыміць.

1908 г.

¹⁾ Старшыня Віленскае судовае палаты.

жандард шараду жеке жайыл
бетім, сатық жаңа
жанадағ обара маңтұра ке юд,
жазып аздаған жаңа П

1809

* * *

Сыціхнуу шум на карыдоры,
Ня чутно гаворкі,
На замок запёрты крепка
Цесныя каморкі.

Ня зывіняць жалезным звонам
Цяжкія кайданы...
Злосна, дзіка пазірае
Гэты дом паганы!

Шчыльна целам чалавечым
Паўкрываны „нары“
Ціснуць грудзі арыштанам,
Томяць бедных, мары.

Сон трывожны ў съпёртым дусе
Не дае спакою.
Эх, як марна прападае
Жыцьцё маладое!

Съвеціць лямпа нудным бліскам,
А вакол ціхутка!
А праз краты не спаткаеш
Вокам нічагутка.

Хіба бліск убачыш бледны,
Як ліхтар мігає
Ды за вуглам веџер вольны
Песьню засьпывае.

1908 г.

МАЦІ

Няпрыветна цераз вокны
Ночка пазірае.
Ціха ў хаце. Уся сямейка
Сыпіць, адпачывае,

Натрудзіўшы добра рукі,
Натаміўшы плечы,
Толькі маці з вераценцам
Туліцца пры печы

Ды прадзе, прадзе кудзельку.
Скача вераценца,
А за ім густыя цені
Бегаюць на съценцы.

* * *

На камінку гарыць корчык,
Злотам іскры скачуць.
За аконцам вецер ходзіць,
Глуха вербы плачуць.

Зябнуць вербы на марозе,
Прытуліўшысь к стрэсе,
Сынегам вецер сыпле ў дэльверы,
Ходзіць шум па лесе...

І пад гэты шум трывожны
Думае старая,
А ўсьлед думкам неспакойна
Вечер падпявае.

* * *

І ўсё ўстала прад вачыма
Беднае кабеты:
Маладыя дні дзяціны,
Дзявочыя леты,
Радасьць жыцьця і нягоды,
Сваркі, трасяніна,—
Ўсё, чым жыцьце напаткае
Ў цяжкую часіну,

Ўсё прыпомнілася беднай,—
Горка, цяжка стала,
Галаву на бок схіліла,
Прасьці перастала.

* * *

Вось і муж усплыў на думу—
Рана съмерць скасіла!
Дробных дзэтак ён пакінуў—
Без пары магіла!

Жыў ён бедна. Спадзяваўся
Свой прыдбаць куточак,
Хату вывесыці, зямелькі
Прыкупіць шматочак,

Бо агоркнуў хлеб батрацкі,
Жыцьце пад'ярэмна...
Ды ня вышаў з-пад няволі,
Біўся век дарэмна!

Гасьне корчык на камінку,
Пацямнела ў хаце,
Поўнач пеўні пракрычалі,
Але ня сыпіць маці.

Цягне нітку. Вераценца,
З рук упаўшы, грукне,
Ды нясьмела, як убогі,
Ў дзъверы вецер стукне.

Думкі думку падганяюць,
Не даюць спакою,
Ўсё лятаюць над кабетай
Нуднай чарадою.

* * *

Уздыхнула цяжка маці,
Аб сынку гадае,
Што ў вастрозе, ў паняверцы
Кару адбывае.

І за што? У толк ня возьме
Бедная кабета
Ні законаў гэтых мудрых,
Ні парадкаў съвету.

Веџер вые за вугламі,
 Ў коміне галосіць.
Куды толькі думка тая
 Матку не заносіць!

Зябнуць вербы на марозе,
 Глуха лес гамоніць.
Думка думку выклікае,
 Думка думку гоніць.

1908 г.

Із альбома «Слово»
(1908)

Із альбома «Слово»
(1908)

Із альбома «Слово»
(1908)

Он, на чале якіх, хады
Я з тоб дае ўпогоды
Дае ўдыхай-б' шае сучас
Ханду дае супадусты.

Алары, якім дае ўпогоды

НЯВОЛЬНІЦТВА

Глуха стала посьля буры,
Нудна цягнуцца дзянькі.
Не праб'еща крык праз муры,
Крэпкі ржавыя замкі...

Нечым сэрца распащешыць,
Нечым дух разварушыць,
Як часамі боль прысьпешыць,
Голос волі закрычыць...

Эх, як цесна тут, як дзіка!
Не зайдросна наша часьць:
Не пачуюць твайго крыку,
Ніхто помачы ня дасьць!

1909 г.

ХМАРЫ

Хмары, хмары, што па небе
Ходзіце гарамі!
Каб меў крыльле, паляцеў-бы
Я на волю з вамі!

Паляцеў-бы ў край той родны,
Дзе так сэрцу міла,
Дзе я вырас, дзе мне радасць
Моладасць суліла.

Паляцеў-бы ў луг, дзе Нёман
Бераг точыць, мые,
Дзе гамоняць з ветрам-бурай
Дубы векавыя,

Дзе над Нёманам старая
Пахінулася хата,
Дзе так многа пылу ўлетку,
Дзе пяскоў багата.

Паляцеў-бы да курганаў,
Што стаяць маўкліва,
Да узгоркаў, дзе вясною
Зелянеюць нівы.

Ой, панёсься-б з вамі, хмары,
Я ѿ той лес цяністы,
Дзе ўдыхалі-б мае грудзі
Хвояў пах смалісты!

Хмары, хмары, што па небе
Ходзіце гарамі!
Чаму я ня маю крыльляў?
Чаму я ня з вамі?

1909 г.

Ліст да аўтара

моных імен і фірмашен
жэйлікъ зод бот ♀ R
індуэт олем ә-ілахиядъ зед
ыштілымъ хеп ұзақъ

обек сп оти моных іменъ

Г У С І

Зоры далёкія, зоры бліскучыя
Ціха гараць над зямлёй.
Крыкі знаёмыя, тоны пявучыя
Лълюцца вячэрний парой.

З поўначы-холаду, сівера бурнага
Гусі на поўдзень ляцяць,
З неба далёкага, стәпу лазурнага
Смутна прашчаньне крычаць.

Дэікія гусанькі, птушачкі вольныя,
Весьнікі скорай зімы!
Хочацца з вамі мне ў стэпы прасторныя.
К съвету і сонцу ад цьмы.

Толькі-ж падрэзаны крыльі свабодныя.
Моцна пільнуюць мяне
Дэ́веры акутыя, съцены халодныя,
Краты жалеза ў вакне.

1909 г.

жыве він да чалавек
жыве звідуль він ўцяб
злачэбэ да чалавек як
чалавек жыткоўмаздвоў

жыткоўмаздвоў

СЪМЕРЦЬ АРЫШТАНТА

Праз астрожны двор закрыты
Два людцы маўчком ідуць,
З тоўстых дошак съпешна зьбіты
Цесны гроб яны нясуць.

І ня звоняць, не съпяваюць,
Нікагутка ня відно.

Два плячы той гроб трymаюць,
Бы й ня гроб, а бервяно.

Арыштант! Сярод дарогі
Сам сябе ты адзваніў:
Кайданамі твае ногі
Суд „ласкавы“ надзяліў.

Арыштант! Яшчэ ты ўчора
Сам сабе і адмаліў,
У гроб цесны сваё гора
Ты глыбока палахыў.

Арыштант! І ў роднай хаце
Жыць з сям'ёю не далі.
Месца й там табе ня хваціць,
Як ня стала на зямлі.

А сканаў ты, як сабака.
Знаць ня будуць сваякі,
Як пражыў ты, небарака,
Перадсъмертныя дзянькі!

Арыштант! Цябе зарыюць,

Не заплачуць над табой,

Хіба мо' ваўкі завыюць

У піліпаўку зімой.

Арыштант! Твае магілы

Крыж ня будзе вартаваць,

Адзін вецер свае крылы

Над ёй будзе разынімаць,

Калі ўвосень раззлуеца

І памчышца ў съвет гуляць.

З языка ня раз сарвецца—

Хтось павесіўся, відаць!—

Арыштант! Ня будуць дзеткі

Знаць, дзе татка іх спачыў,

Бо ня будзе і заметкі,

Дзе ты костачкі злажыў.

1909 г.

Сілансевітэ зеўтэ мірэ —
Бытобай А —
Інадежвода вон мініз. якож
Улоочтэ вон даршун Ш

ПІСЬМО З АСТРОГУ

— Напіши мне, калі ласка,
Пісямко да хаты!
Піша з дому мне Параска,
Што сын здан ў салдаты...

Охо·хо! — Пракоп ўздыхае
Джургае чупрыну,
А ў руках пісьмо тримае
І канвэрцік сіні.

Просіць шчыра грамацея,
Нават шапку скінуў.
Сам Пракоп пісаць ня ўмее—
Дзе? Ў бядоце гінуў!

Гадаваўся на мякіне,
Жыў з худобай змалку.
Сmak жыцця пазнаў на съпіне,
Высах сам у палку.

А нарәшце, вось, папаўся
Ў съпісак арыштанскі,
А за што? Нібы зьбіраўся
Падпаліць лес панскі!

— Што-ж табе пісаць старэнькі?
— А пішы, нябога!
Жонка, сын мой даражэнькі!
Шлю паклон з астрогу.

Сэрца мне баліць, і вас я
З думак ня спускаю.
Кожны божы дзень і час я
Дом успамінаю.

Жонка мая дарагая!
Ты ня скрыўдэзь Івана.
Калі грошай не хватае,
Папрасі ў Сыцяпана.

Няхай Сыцёпка не баіцца—
Аддамо з падзякай.
Хлопцу-ж трэба хоць акрыцца,
А ня йсьці сабакам.

Спраў кажух яму і боты,
Выпраў, як і людзі.
Дай з сабою колькі злоты—
Весялейшы будзе.

Калі корму досыць маеш,
Падкармі больш сьвінку,
Мо' якую захаваеш
На вялікдзенъ шынку.

А калі на грош няхватка
Або корму мала,

Закалі і з поўдзесятка
Хунтаў прышлі сала...

Сын мой! снасьці рыбаковы
Добра ты прыпратай—
Згодзяцца, а венцер новы—
Маеш час—залатай.

І яшчэ, мой сын, прашу я
Човен кінь ў адрыну,
Няхай вецер ня сьвідрue,
Няхай так ня гіне.

Усё, што можна, захавайце,
Пакуль я вярнуся.
Нераток стары аддайце
Міхалю з Габруsem.

Кнігі ўсе, апроч псалтыра,
Вы аддайце Грышку,
Хай сабе чытае шчыра,
Бо ён любіць кніжку.

Дарагі сын! перад здачай
Да мяне зайдзі ты,
Можа болей і ня ўбачу,
Не пачую, дзе ты.

Не маркоццесь, не бядуйце—
Дасьць бог спосаб новы,
Што-ж ты зробіш? пагаруйце...
Будзьце ўсе здаровы!

КАТАРЖНІКІ

Цесны дворык. Няпрыгожа!
Дзіверы пад замкамі,
У тры сажні агарожа,—
Глуха, як у ямі.

Толькі бразгаюць кайданы
Дзікім бразгатаньнем.
Звон пакуты, звон паганы
Аддае стагнаньнем.

Будзіць звон той боль у сэрцы,
Смутак наганяе.
Цяжка, цяжка ў паняверцы!
Ой, доля ліхая!

* * *

Съвеціць сонца, жарам пыша,
Ў небе — ні хмурынкі.
Лёгкі ветрык сад калыша,
Гойдае галінкі
Ды жартліва задсімае —
Накурыць, напыліць,

Пух угору падымае,
Красачку пахіліць.

— ОІДЕСІ ОН—ІІМУД ВЕ ОТІІ
Прабяжыць, і ціха стане...

Зъвякаюць кайданы.
Ў гурт сышліся катаржане,
Від іх змардаваны.

Вось на лаўку яны селі,
Головы спусьцілі.
Думкі моцна іх здалелі,
Сэрца засмуцілі.

Не згадаць іх дум маўклівых,
Дзея яны іх носяць—
Мо' гуляюць там, на нівах,
А мо' волі просяць.

Катаржане—хлебаробы,
Дзеці вёсак, поля.
Таго бойка з-за худобы
Прывяла ў няволю,

Той з суседам пасварыўся,
Ў таго зяць паганы,
А той з братам як дзяліўся,
Зарабіў кайданы,

Той за нораў свой сярдзіты,
Ці за лішак жару...
Гэта—цёмны люд забіты,
Беднаты ахвяра.

Што за думкі—не згадаю—
Цьмяна іх гаворка.
Адно толькі добра знаю:
Горка людзям, горка!

1909 г.

ПОКЛІЧ

Гэй, чуеце, хлопцы? Дзе вы, скажэце?
Разъвеяны ветрам па беламу съвеце.

Па ўсіх вы куточках маўчком распаўзлься,
А думак даўнейшых сваіх адракліся.

Забылі вы песні пра вольную волю,
Змаганьне за щасьце, за лепшую долю.

Адсьпевана песня, бясьсыледна прапала,
Бо хлеба скарынка язык вам звязала.

І нізка прыгнула вас першая бура—
Ацесьліва, хлопцы, знаць ваша натура.

І тыя ярэм'і, што вы асьмяялі,
Вы зноў-жа пакорна на шыі паклалі!

Ці чуеце, хлопцы?.. Адказу ня маю
І вечны пакой вам ў вastrозе съпываю.

1909 г.



КАЛЯ ПАРОГА

Прад жалезнымі дзъвярамі

Цёмнага астрога

Жджэ кабетка, хоча бачыць

Сына дарагога.

Ох, сынок! Сядзіць, саколік,

За съцяной высокай

У нядолі, паняверцы

І нудзе глыбокай.

Хоць-бы глянуць адзін момант

На яго, эдаецца!

Горка беднай, цяжка матцы,

Сэрца яе рвецца.

І стаіць яна, чакае

Доўгія гадзіны...

Злая людзі—іх ня чэпіць

Смутак мацярыны!

Хмурна. Золка. Вецер-сівер

Да касьцей праймае,

І нясьмела падыходзіць

Да дзъвярэй старая,

— Мокры клунак загарнула
Хусткаю старою.

Асьцярожна—стук у дэ́веры
Зязблаю рукою.

Загрымей ключом турэмнік,
Глянуў у ваконца.

— Што табе? спытаў сярдзіта.
— Ой, маё ты сонца!

Ці ня можна бачыць сына?
Я здалёк, саколік!

„Апазынілася, старая—
Прыхадзі ў аўторак,

А цяпер ідзі да дому
І—бывай здарова!—

І аконца загрымела
Злосна і сурова.

Божа! колькі прастаяла,
Колькі часу ўбіла,
Процьма грошай на дарогу
Марна загубіла.

Што рабіць? Хто ёй парадзіць
Хто ёй растлумачыць?
Да како пайсьці маліцца,
Каб сынка пабачыць?

Жаласьць к сэрцу падступіла—
Бедная кабета!

Сын даўно, даўно ў вастрозе—
Ужо трэця лета!

Забастоўку зрабіў хлопец
У дварэ у пана,
І за гэта да астрогу
Прывязлі Сыцяпана.

Пастаяўши, зноў аб дэ́веры
Рукі абівае:
У начальства знайсьці праўду
Думае старая.

У наплечніках начальнік
Падышоў к варотам.
— Мой паночак! мой любенькі!
Ой, маё ты злота!

Дазволь сына мне пабачыць!
Ня тутэйша, пане...
Пашкадуй мяне, старую!
Мокну спазараньня...

Бачыш—дождж халодны сее
Спорна і аблажна...
Паглядзеў начальнік зъверам
І сказаў: „ня можна“.

Цяжка, цяжанька ўздыхнула
Бедная жанчына—
Налуччылася такая
Ёй, відаць, часіна.

І зірнула ў жалю маці,
Скрыжаваўшы руکі,
На мурсы, на дом пакуты
- І нязъмернай муکі.

І ніхто не адгукнуўся
На яе жаданьне,
Без адказу засталося
Горкае пытаньне.

1909 г.

І він відійшов від
Спогади про місце
Над мод автодум від
Ланфельдії між

І він відійшов від

З ТУРМЫ

Цесна мне тут, горка мне!
Просіць сэрца волі.
Плачуць думкі па вясъне,
Хочуць лепшай долі.

Гэй, ты, лес, хваёвы бор,
Бор густы, высокі!
Неба сіняга простор,
Стэп яго шырокі!

Я да вас хачу, каб збыць
Ўсе мае нягоды
І свой голас разам зъліць
З песньямі прыроды.

Люб мне поўдзенъ, цішыня
Раніцы прахладнай,
Крык у небе каршуна
Ў высі неагляднай,

Луг шырокі над ракой,
Долы і паляны.
Рвуся к вам я ўсёй душой,
Родныя курганы!..

Гэй, ты, лес, зялёны бор,
Бор густы, высокі!
Неба сіняга простор,
Степ яго шырокі!

1909 г.

ІКМХД

Ікмхд якимың ікмұд аюмкемд
Любимд аманжоп
Ікмек Назарім к тәсіз зін мі
Ашілдаш ашілдаш
Ашынан ашынан мі
Ходай ерет ашынан
Ашынан ашынан
Жыланын ашынан
І күнжұтқында сабак да жетелі
Денсаулық тұт им отШ
Інтең күншім жаңа да жетелі отШ
Дауд екін дағып да
Халық даңында да жетелі
Көмілдік даңында
Малімдік да жетелі отШ
Мәденилік да
Імбетек жаңынан да
Ікмхд ведот ділмұд
Імбет ведот, ажыр, оны да
Ходай жаңынан да

ДУМКІ

Дрэмлюць думкі цяжкай дрэмай,
Поўныя трывогі.
Ім на съвет з магілай немай
Не прабіць дарогі.

Ім няма дзе прыхінуцца,
Хоць і съвет зълятаюць,
А часамі, як ачнуцца,
Жаласна ўзыграюць.

І смуткуюць сэрца дзеткі,
Што мы тут ў няволі,
Што пасохлі жыцьця кветкі
Без пары, бяз долі,

Што мы гора збыць ня ў сілах,
Крыўды не зваюем,
Што быць можа да магілы
Долі не пачуем.

Ня смуткуйце-ж вечарамі,
Думкі, гора дзеци!
Хоць мне цяжка, толькі з вамі
Не адзін я ў съвеце.

Цъмяна жыцьце, ні іскрынкі,
Ў кут яго забіта,
Толькі-ж з вамі, сірацінкі,
Гаманю адкрыта.

1910 г.

ініксплорація вимагає
відвідування тут
їхніх підприємств в житловому
зонах селищ

з 0101

* * *

Як хацеў-бы я
Па палёх прайдісь
І упіцца іх
Пахам, росамі!

Паглядзець, зірнуць,
Як жыта растуць,
Як калосікі
Наліваюцца.

Я хацеў-бы знаць,
Як аплаціцца
Праца трудная
Рук мазолістых,

Як багаты рост
Ярыны ў палёх,
Селянін-ральнік
Повен дум якіх?

Ці ён смущіцца,
Пазіраючы,
Што труды яго
Так марнююцца?

Ці ён цешыцца,
У полі ходзячы
Па межах, жытох
У съвяты дзянёк,

І пад шум хлябоў
Ціха моліцца,
Каб дазволіў бог
Ураджай сабраць.

І каб бура-град
З навальніцаю
Не пашкодзіла
Працы радасьці?

Толькі-ж мне няма
Съветлай волечкі,
І з турмы ніяк
Мне ня вырвачца.

1910 г.

прышыд ві ў
шчедзок іхол
готык ажнем ві
лёнад кутанас

НА АСТРОЖНЫ ЛАД

Зноў павеяла турмою,
Згасьлі ў змрочнасьці агні,
І гаротнай чарадою
Нудна цягнуцца нам дні.

Зноў абшарпаныя съцены,
Зъвяга цяжкіх ланцугоў,
І няма ніякай зъмены
У гэтым холадзе муроў.

Ды няхай тут плача доля
Бяз уцехі і надзей:
Тым дарожай будзе воля,
Час съвітаньня весялей.

1910 г.

Дні ідуць за днямі,
Уцякаюць годы,
А за намі съледам
Цягнуцца нягоды.

Тчом мы павуцінку
Радасьці і шчасьця,
А павеев вецер
Холадам нянасьця,

І парвуцца ткані,
Разъляцца прахам,
І прад невядомым
Зноў стаіш са страхам.

* * *

Энаць, ужо спрадвеку
Доля нам такая:
Ліха энойдзе ўсюды,
Шчасце-ж уцякае.

1910 г.

ПЕСЬНЯ НЯВОЛІ

Як лёгкі дым, як тонкі пар,
Расталі ў небе кучы хмар.

Ой, гладзь нябёс далёкая,
Крыштальная, глыбокая!

Як моцны гук, прызыў вясны
З тваёй пачуюся вышыны!

Прастор, прастор і воля там,
Але ня нам яны, ня нам!

Запёрты мы, прыдаўлены,
І краты нам прыстаўлены.

Высок, высок паркан-сьцяна,
Нам песні волі ня чутна.

Ня нам вясна, ня нам прастор—
Нам мур сыры, нам цесны двор.

Гады ў няволі адцвітуць...
Ня плач, душа, вясну забудзь!

1910 г.

...энээ злобнан аздот жа० аждот |
...злобн аздот яи настумэ |
онки азаадлом в азідохвон азумж А
...зедун ё тжлот язд эзва |

ІІІ
У ВАСТРОЗЕ

Аб чым тут мне думаць у гэтай няволі,
У гэтай магіле-турме,
Дзе радасьці сэрца ня знае ніколі,
Дзе жыцьце праходзіць у цьме?

І ўзыдзе і зойдзе высокое сонца,
І месяц устане ўгары,
І зорак далёкіх скроуз хмар валаконцы
Так ціха гараша ліхтары,

І белая хмаркі кудры ваўністыя—
Сваю тонкарунную ткань—
Ціха расьцелюсь па небе па чистаму
І віснуць над съветам, як здань...

Бяздоннае неба, неба раскрытае
Прасторам і волай жыве
І жыцьце няўдалае, жыцьце разьбітае,
Прастор гэты неба заве.

Ўскалышуцца думкі, як лісьце на дрэве,
Калі на іх вецер дыхне,
І сэрца ўскіпае абурана ў гневе,
І душу маланка жахне.

І горка, так горка, нявесела стане,

І смутак на сэрца спадзе.

А жыцыце праходзіць, а моладасъць вяне

І вяне бяз толку ў нудзе...

Аб чым-жа тут думаць у гэтай няволі!

У гэтых крывавых мурох?

Эх, каты вы, каты народнае волі!

Нашто збудавалі астрог?

1910 г.

Оно вітка віссесі та кінегін
Келі же добралася на землю?
Бабер ходы, пребада, я бы
І ходы не надто да ходы,
Але я ни надто брандус.

Ў ВАСТРОЗЕ ВЯСНОЮ

Сыціхлі песні зімняй буры,
Веe цяплынёю,
Ўскалыхнуўся лес пануры,
Зашумеў вясною.

Як-бы спуджаняя козы,
Пазъбягалі хмары.
Плача зімка, лълющца сълёзы,
Ажываюць яры.

Скора поле, лугавіны
Ў зелень убяруцца,
Жураўлі з чужой краіны
З крыкам пранясущца.

Хмары ўстануць, і пяруны
Гучна загамоняць,
А ў турме тут сэрца струны
Жаласна зазвоняць.

І ўздыхнеш, ўздыхнеш глыбока
Над жыцьцём разъбітым,
І пачуеш адзінокім
Ты сябе, забытым.

1910 г.

З АСТРОГУ НА ВОЛЮ

Бабёр устаў даволі рана,
Яшчэ і зъмены¹⁾ ня было.
Ўсю гэтую ноч ён спаў пагана,
А колькі думак праплыло,
То аднаму Бабру вядома
Ды тым пахілкам-бедаком,
Хто, як Бабёр, ня мае дому,
Ня мае ў людзі выйсьці ў чом.

Глыбока спаў астрог пракляты,
І сам Алейчык²⁾ спачываў
І съніў цэйхауз і бушлаты³⁾,
Падвал, дзе шум ён падымаў,
Дзе ён адзін парадкі знае,
Усіх аматар ашукаць.
Бабёр тымчасам з нар спаўзае,
Ідзе „парашку“⁴⁾ „прывітаць“.
Ў „ваўчок“⁵⁾ зірнуў скроз карыдору,
Пачухаў съёгны і жывот...

¹⁾ Зъмена астрожнай стражы звычайна рабілася ў шэсць гадзін раніцы і ў шэсць гадзін вечарам.

²⁾ Алейчык—прозывішча стар. надзірацеля.

³⁾ Бушлат—арыштанская адаежа з грубага сукна.

⁴⁾ „Параша“—начны цабэрак для арыштантаў.

⁵⁾ „Ваўчок“—даірка ў дэзверах.

Ох, гэты съверб! ох, воши-гора!
Калі вы пойдзеце на звод?
Бабёр хоць, прауда, з імі зжыўся
І хоць ня надта іх кахаў,
Але й ня надта бараніўся
І ім жыцьця ён ня ўціскаў.
Бабру ня раз хто назаляе:
„Глядзі, Бабёр—унь вош паўзе!“
„Паўзе? то што? бо ногі мае!
Ня зьесьць, нябось, не загрызе!“

Прысей Бабёр на цвёрдай нары¹⁾
Знайшоў акурак, закурыў
І нізка голаву спусьціў—
Яму свабода горай кары!
А сёньня тэрмін быць на волі.
Куды-ж ён дзенецца, бядак?
Ідзі, лаві ты ветра ў полі—
Ён гэтай волі знае смак!
А сіл няма, ня служаць ногі,
Ня хоча слухацца рука,
Адно і ёсьць, што біць парогі,
Узьдзеўши торбу жабрака.
Хоць-бы вясна, ну, інша справа:
Усё-ж тады куды лягчэй,
А йсьці на зіму—ня цікава—
Ідзі ды з голаду калей...

¹⁾ „Нары“—палок, дзе съпяць арыштанты.

Ішот-Панік Бабёр, як сіраціна,
Нудзьга пад сэрцам завіла...
Ох, воля, мілая часіна!
Відаць, і ты ня ўсім міла.

1910 г.

Смакінідойлад сілірад

— амбукль, півніж чашів
— підівчун чвалют блізін...
— пасся яздіт віходано чи
— як ти ажо німает кінанэ А
— тварко відрізяд из жінок
— яблоні югода мат із землі
— біляк энік чюв пітет ил
— ітой амажука ил білін ліз А
— вінчі віріхула врох кін
— іноді аміл іші "імале" і сілі
— віріхула хідот ашікінік
— землю зілес чи вінчі мі-лідох
— інітва жаря фект ж-зіт
— дакір ик—тнік ик ірзіл А
— вілек чвалют ик іл інітва

Літературна спадщина М. С. Ішота — "Імале".

Сонца вестак замуцелік
Дзе разом ківеру
Дзе зімбо падар пада
Кудаха штурчел.

Падар — білоруська художнія

У ТУРМЕ

Сонца ўстане, сонца зойдзе,
Дзень заменіць ночкі цьма,
А над намі чорнай хмарай
Вісьне цесная турма.

Птушкі выляць на зіму,
Птушкі зноў ляць на сюды,
Мы ж марнуемся ў вастрозе,
Трацім лепшыя гады.

Дні мінаюць, дні праходзяць,
Летам зъменіцца зіма,
А мы сохнем і марнеем,
Нам тут радасьці няма.

1910 г.

Іншыя віршы з альбома
«Лісті з турмы»

Інші віршы з альбома
«Лісті з турмы»

Панкі Бабёр, як сірэчы.
Нудзігі вон сараджы.
Дарма, мілітаскай.
Біхць, ё ты не будзіш мілай.

ЭМОУ * *

Сохну марна я ў вастрозе,
Дарма трачу сілы.
Рвецца дух мой на свабоду
З гэтае магілы.

Шкода хаткі мне старэнькай
З латанай страхою,
Што скілілася над Нёмнам
Горкай сіратою.

Шкода мне зялёнай нівы,
Што шуміць у полі,
Тога дуба, што над рэчкай
Песьціцца ў прывольлі.

Шкода мне гаёў цяністых
І лугоў прастору,
Дзе пад ветрам ходзяць хвалі
Травянога мора.

Шкода съветлай ручайнікі
Ў берагох пяшчаных,
Што як срэбра мкне-бруцца
Паміж гор, курганаў.

Шкода вёсак запусьцелых,
Дзе ральнік гаруе,
Дзе зімою вецер вые,
Кудаса шнуруе...

Гэта—вобразы краіны
Беларусі роднай...
Край ты наш! Як міл ты сэрцу,
Цёмны край, галодны!
Ды ня век я тут гарую,
Дачакаю волі
І пачую ў родным kraю
Песьні лепшай долі.

1910 г.

жылінде калоуна автобус аздон
аудост жінадаң зед
...аудаң қарыза ономік зед
...аудундаш азадуң

жінадаң жағодов—зате?

З БОКУ АД ЖЫЦЬЦЯ

Там, на волі, за съцяною,
Людзі чуюць, што жывуць,
І з вясёлай сумятнёю
Вечароў калядных ждуць.

У хаце ўся сям'я зъбярэцца
За сталом каля гаршка,
І прыветней мігатнецца
Бляск у вокнах бедака.

Ад каляд па вадахрышчы
Будуць весела гуляць,
Вечарамі на ігрышчы
Бубен, скрыпка зазывіняць.

І сягоньня, яў і ўчора,
Пойдзе ходарам съцяна...
Хоць на момант съціхне гора
Перад чаркаю віна.

Крык і гоман, шум і песньі...
Як разыдуцца ў мароз—
Не адно рабро там трэсьне,
Не адзін стаўчэцца нос.

П'юць, гуляюць там багата,
Шум, ігрышчы, куцярма,—
Словам, там усім вам съвята,
Толькі мне яго няма.

Тыя-ж краты, тыя-ж дэйверы
Дзень і ночку пад замком,
Той-жа звон, ліхі бяз меры,
Рэжа сэрца, як нажом.

Што-ж? гуляйце! Безгалоўе
Бутлям, скваркам, куляшу!
Я-ж за ваша ўсіх здароўе
Пайку хлеба упішу.

1910 г.

ВЯЧЭРНІЯ ХМАРКІ

Сонейка заходэіць,
І кладуцца цені,
І плывуць хмурынкі
У ціхім задуменъні.

Белая валокны
Сонейкам заліты.
Вольны ім дарогі,
Съцежкі ім адкрыты.

Хмаркі залатыя!
Вы—прастору дзеци,
Ходзіце вы вечна
Па ўсім белым съвеце.

Праплывеце-ж, хмаркі,
І над родным краем,
Над сялянскім полем,
Над зялёным гаем,

І заплачце, хмаркі,
Дробнымі съязамі
Над мужычай нівай,
Над яго лугамі.

Загрымеце громам,
Стайшы ўёмнай хмурай,
Толькі-ж не пабеце
Жыта градам, бурай,

Хмаркі залатыя,
Сонца, неба дзеци!
Вы прывет мой шчыры
У вёску занясеце.

1910 г.

ПЕРАД СУДОМ

Не ў салдаты выпраўляе
Маці свайго сына,
Не на службу ў двор да пана,—
Едзэ ў суд хлапчына!

Знае маці—не жартуюць,
Судзяць судзьдзі строга,
Хоць сынок яе ня злодзей,
Не зрабіў нічога:

Не забіў, не абяславіў,—
О, не, не! крый божа!
Гаварыў ён—ну, што ў гэтым?—
Што так жыць ня гожа,

Жыць і гнуцца. Прад багатым
Поўзаць чарвякамі,
Што даволі ўжо цярпелі
Доўгімі вякамі,

Што даўно пара за разум
Бедным людзям ўзяцца
І парадкаў справядлівых
Трэба дабіацца.

А каб справіца з няпраўдай,
З крываю, з бядою,
Дык націснуць трэба людзям.
Дружнай грамадою...

Конь запрэжан, ўсё гатова.
Смутная дарога!
Ня суліць яна старэнькай
Добраға нічога.

Горкі жаль акрыў кабету
І здушыў ёй грудзі.
Ў кут забілася і плача,
Каб ня зналі людзі

Яе гора і трывогі
І жальбы па сыну.
— З богам, сынку! хай дае ён
Добрую часіну!—

Рушыў конік. Заскрыпелі
Весьніцы гаротна.
Азірнуўся бедны хлопец
Горка і маркотна.

На дварэ стаіць матуля,
Галавой кіунула,
А сама сълязу буйную
Рукавом змахнула.

Вось і поле. Конік трусіць.
Веџер падзімае.

Азірнуўся хлопець—хата

З вока прападае.

І абцёр ён няпрыметна

Жаласьці сълязіну.

Эх, відаць, ня скора ўбачыць
Родную хаціну!

1910 г.

У ЗІМНІ ВЕЧАР

Загудуць вятругі ў полі,
Загалосяць, зашумяць,
Белым пылам задымяць,
Ды засыцелоць гоні-ролі,
Каб у холадзе-няволі
Рунь зялёную прымяць.

Ноч распусьціць хмары-косы,
Лён-кудзелю распляце,
Сядзе паняю ў куце,
А мароз белавалосы
Пойдзэ ўсюды на ачосы
У лядзяным халаце.

Эх, узьнімешца тлум дзікі!
Загудуць кусты, лясы
На ўсе тоны-галасы.
Самі зьявяцца музыкі,
Баль наладзіцца вялікі.
Сынег засыцеле абрусы.

А ты сядзеш, мая маці,
Ніці доўгія сукаць,
Думкі-ж повесыць будуць ткаць

Аб сынку, тваім дзіцяці,
Што ў няволі жыцьце траціць,
Бо хадзіў волі шукаць.

За акном сваёй чаргою
Вецер будзе вар'яцесь,
Пухавую плесьді сець.
Ты-ж агорнешся тугою,
Як noch гэтая смугою,
Сэрца будзе плакаць-млець.

1910 г.

На бечасці да зібі-кося
Лен-кідзевіо бечасці
Сцесе унію ё кіде
А місса гевалговіс
Лігіссе ўнію ё асока
У архандзіліківіс
Нікіт мук атэші да
Затхіль да русі, аром
На ўсе жоні-тваріс
Самі сакакіні мікіні
Дваріківіс атэші
Санет атэшівіс сабакі
А як сакакіні мікіні
Нікіт зоўкія чырві
Думі-жонісівіс атэші

Задуманыя чоркій, думано
На чоркіях възьма,
Горки думаныя, горкие горкіи
Серые киркіи.

Усе вранье для глади.

КАЛЯ АКНА Ў ВАСТРОЗЕ

Высока, высока ў вастрозе акно,
І крепка жалезам абита яно!

А глянеш за горад—і вочы гарашъ,
Ад далі шырокай іх трудна адняшъ.

Ня выказаць, брацьці, як воля міла
І журба якая на душу лягла

Па вольнаму жыцьці, па шыры палёў,
Па роднаму шуму зялёных лясоў!

Эх, меў-бы я крыльле, свабодна-б махнуў
І поўнимі-б грудзьмі я волю ўдыхнуў,

І там-бы на момант душою спачыў,
І слайную-б песнью аб волі злажыў.

Ды крепкі аковы, а крыльляў няма
І сэрца мне душыць, як камень, турма.

1910 г.

Аб снажу, тэым дэцар!
Цы ў шэршы амьце трапіца.
Ёа хедау вол шхаке.

За снажу слайд чаргоя
Венде судас маркесцы
Праць да зоры амьце
Да снажу вол шхаке.

ПЕРАД ДАРОГАЮ

Іх надоўга асудзілі,
Цяжка пакаралі,

Праз нягоду жыцьця з вёсак
У вастрог загналі,

Адарвалі ад сямейкі

І ад родных дзетак,

Гоняць ў катаргу пажыльых,

Маладых кабетак.

І я знаюць, небаракі,

Бедныя кабеты,

Куды доля іх загоніць,

Дзе іх пройдуць леты:

І я знаюць, як сустрэне

Трудная дарога

Пад канвоем па этапах

У вастрог з астрога.

На іх тварах смутак цёмны,

Гора напісана:

За няма што жыцьцё зьнікла,

Ў гразъ яно ўтаптана!

Задуменъне чорнай ценью
На твары іх зъляжа,
Гoram цяжкім, горам горкім
Сэрца апяражা.

Ўсё прапала для гаротных,
Жыцьцё ў прах разьбіта,
А над будучынай цёмнай
Ночка ўсьцяж разъліта.

І даўнейшае жыцьцё іх
У думках пранясецца,
І ад гэтых думак сэрца
Жалем скальхнецца.

Вёска ўстане перад імі,
Хаткі дарагія,
Ўсе куточкі, дзе прабеглі
Леты маладыя.

Ўспомняць родных, сваіх кроўных,
Блізкіх і далёкіх.
А ці ўспомняць іх там дома,
Бедных, адзінокіх?

І часамі хто з іх песьню
Горка засьпывае.
Гэта песьня жалем-смуткам
Сэрца спавівае.

„Я памру“—адна заводзіць:
„Мяне паахаваюць

Як папала, у чужым доле
Труп мой закапаюць.

Энаць ня будзе ніхто з родных,
Дзе мой прах струхлеен...“
Горкім жalem, цяжкім смуткам,
Ад тэй песні вее...

Ох, як многа такіх песень
Чуецца ў дарогах!
Колькі сілы, жыцьця колькі
Нішчыцца ў астрогах!

1910 г.

ВЕРНЫЯ СЯБРЫ

Я быў адзін. Браты і сёстры,
Сябры пакінулі мяне.
У глыбі души, на самым дне,
Я смутак чуў съмяртэльна-востры.

У час вялікай адзіноты,
Калі мяне забылі вы,—
О, мілы мой адзін адно ты
Са мною быў гарадавы!

Ды як Мікодым за Язусам,
Памоцнік прыстава здалёк
Ішоў, глядзеў, бы кот за трусам,
Як „ніжні чын“ мяне валок.

Прывалаклі, ў вастрог упхнулі,
У гэту чортавую пасьць,
І тут яны так уздыхнулі,
Як-бы цяжару ўзяўши часьці.

І разьвітаўся я тут з імі,
Памысьліў з роспачы-нуды:
„Няхай-жа водзяць вас съляпымі,
Як вы вялі мяне сюды“.

1911 г.

БЕЛАРУСКАМ

Устаньце, заліты, устаньце! Браты!
Устань ты, наша станица!
Мне гладзішь к нам на праліні.
Жысьці моіга наслы.

НА ГРАМАДЗКІ ЛАД

Цікі від сяючага сонца
Премолі поле засіяні.

Вільгельм роўнілі за расейцамі.
Друже станица, як жысьці
І прачинеці за дзяржаву?
Этамі нашеі станицы!

1900 г.

Усе за нас зайдзе
А ютэ нам даю та
Чын відана з хана
Так маркштадзь хана!

БЕЛАРУСАМ

Устаньце, хлопцы, устаньце, браткі!
Устань ты, наша стараңа!
Ужо глядзіць к нам на палаткі
Жыцьця новага вясна.

Ці-ж мы, хлопцы, рук ня маєм?
Ці-ж нам сілы бог ня даў?
Ці-ж над родным нашым краем
Промень волі ня блішчаў?

Выйдзем разам да работы!
Дружна станем, як съцяна,
І прачнецца ад дрымоты
З намі наша старана!

1906 г.

ВОРАГАМ

Багачы і панства,
Нашы „дабрадзеі!“
Мы на суд вас клічам,
Каты вы, зладзеі!

І на грозных межах
Часаў пераходных
Съмела вас пытаем,
Прагных і нягодных:

„Чыйімі рукамі
Вы дабро зьбіралі?
На чые вы сълёзы
Дабрабыт куплялі?

І за што, скажэце,
Палкамі нас білі,
Секлі-катаўвалі,
Голадам марылі?

Ласкаю-ж чыёю
І з чые вы працы
Замкі збудавалі,
Пышныя палацы?

Усё ад нас забралі,
А што нам далі вы?
Чые нудна ў полі
Так марнеюць нівы?

Вузенькаю ніцыцю
Чые йдуць палоскі?
У чым то жыце
Многа так бярозкі?

Каму адвялі вы
Пусташы, каменъне?
Хто з свайго засеву
Не зъбярэ насенъня?

Чые гумны, хаты
Гнуцца сіратою?
Чые сълёзы лълюцца
Кожна парою?

І чая скацінка
Сохне ў пустым полі
І як гаспадар іх
Гіне у няволі?

Чая песьня-скарга
Ў неба йдзе дакорам,
К месяцу і сонцу
І к далёкім зорам?

Багачы і панства
І вы, ўсе брадзягі!

У бок з дарогі, каты!
Бойцеся сярмягі!

Ўжо даўно вяроўкі
Вас, паны, чакаюць,
І па вас асіны
Сылёзы праліваюць.

1906 г. — апошні дзень V.

МІКАЛАЮ II

Дзесяць год Мікола думаў,
І прыдумаў ён Думу.
Пасадзілі разам з панам
Янку, Грыца і Кузьму.

Пасядзелі нядзель з восем,
Узлаваўся Мікалай—
Дэпутатам даў па карку,
Ўзяў ды Думу разагнаў.

Да чаго-ж мы дажыліся!
Эх, падвёў ты нас, царок!
Каб табе даў бог на старасць
Лапці, торбу і мяшок.

А ні хлеба, а ні солі,
Ні купіць нам, ні прадаць...
Эх, ня вер цару ніколі—
Хоча зноў нас ашукаць.

1907 г.

У бок з даромі, каты!
Бойцех спромагі!

Уто даўно ліроўкі

Бада, панда, чымакі,

Гнае нас асны,

Самі від ганеня.

КІНЬЦЕ СМУТАК

Што вы, хлопцы, пахмурнелі?
Ці каго вы паҳавалі?
Ці няшчасъце так здалела,
Што нуда апанавала?

Плюньце, хлопцы! засьпявайма,
Каб аж вокны задрыжалі!
Ва ўсе грудзі загукайма,
Каб і думкі паўсякалі!

Ці-ж мы будзем вечна гнуцца,
Апускаць ў нядолі рукі?
Няхай сълёзы больш ня льюцца,
Няхай нас ня знаюць муки!

За работу жыва, жыва!
Каб нас доля ня ўсчуvala,
Каб ня сохла наша ніва,
Каб нуда нас больш ня гнала!

1907 г.

МАЛЕБЕН

Як съвет наш зъявіўся,
Людзьмі засяліўся,
Ад сівога веку
Ня знаў чалавека,
Магу пабажыцца,
Магу залажыцца,
Каб ён так маліўся.

Адслужым малебен.
Ці-ж цар нам патрэбен?
Патрэбен ён, братцы,
Як прус у валадцы,
Як у мосьце дзірка,
Як з гразі зацірка,
Як скула-балячка.

І меў ён адвагу
Эваць цароў у Гагу,
Каб вайны не вялося,
Крыві ня лілося.
Ці-ж гэта ня съмешна—
Зрабіць так пасъпешна?
Ці чулі брадзягу?

Хваліўся бясконца,
Як шоў на японца,
З мікады съмяяўся
Ды ўсім выстаўляўся
І кідаў мільлёны,
Пасылаў „іконы“—
Бяз флёту астаўся!

Вось цар занудзіўся,
Што сын не радзіўся.
Беглі-шлі гадочки,
Радзіліся дочки.
Раздаў цар мільлёны
На цэрквы, на звоны—
Сына прасеце, папочки!

Трасьліся ўсе муры,
Папы лезьлі з скуры
Кадзілам махалі,
Чыталі, съпявалі,
Трывожылі бога—
Ня вышла нічога:
Усе модлы прапалі.

Рэскрыпт цар надрэпаў,
Эзявіўся тут Трэпаў
Для ўсіх нечакана,
Як воўк з-за кургана,
І стаў ён пасрэднік,
Радзіўся насыеднік,
Але ці Раманаў?

Вось ліха наперла,
Крамала ня зъмерла,
Ня жыць з залатоўкі,
Пашлі забастоўкі,
Узъняўся люд убогі,
Пасталі дарогі—
Царь бачыў вяроўку.

Пусьціў ён у...
Падбег Вітта вёрткі,
І Рыман, і Міны,
Розныя скашіны...
Нагайкі, расстрэлы
І лес штыкаў цэлы—
Цягнуць людзей на асіны.

Пануй, Мікалае,
Часіна такая,
Трымайся прастола,
А будзе вас гола.
Акончан малебен,
Ты нам не патрэбен,
Другі і апошні Мікола!

1908 г.

КОНСТЫТУЦЫЯ

Констытуцыю далі,
Адчынілі дзъверы
І... ў астрог нас павялі
І таўкуць бяз меры.

Вітта нам дакляраваў—
Помніце?—свабоду.
Потым хвігу паказаў
„Вернаму“ народу.

Зашумелі аб зямлі
Ў Думе дэпутаты,
Дык па карку ім далі
І пашлі да хаты.

Архірэй наш Міхал
Тураўскі і Мінскі
Чорнай сотні толькі міл,
Бо робіць па сьвінскі.

Ганчакамі па Русі
Прыставы лятаюць,
Нас скуюць—кусі, кусі!
Як зайдоў страляюць.

Разъялося стражнікоў,
Як якой жывёлы,
Ад іх плешак і шнуроў
Чырванеюць сёлы.

Колькі ўсякіх строгіх мер—
Канца няма краю!
Констытуцыю цяпер,
Як пяць пальцаў, знаем.

1908 г.

—
—
—
—

„АСАДЗІ НАЗАД!“

Дрэнна маё жыцьце,
Ўсё ідзе ня ў лад,
І крычаць мне ўсюды:
„Асадзі назад!“

Божа ты мой мілы!
Б'юся я, як гад,
Толькі-ж дзе ні ткнуся—
„Асадзі назад!“

Помню я жаніўся.
Добры быў мой сват.
К дзеўцы нас паткнулі—
„Асадзі назад!“

Дзеўка была важна,
Ды сусед—Кандрат
Ногу мне падставіў—
„Асадзі назад!“

Трапіў раз у горад,
Быў якраз „парад“,
Лезу я наперад—
„Асадзі назад!“

У засеках пуста,
Жыта выбіў град,
— Дай, старшынька, „ссуды“
— „Асадзі назад!“

Я з капейкі зьбіўся,
Зарабіць я рад.
— Ці няма работы?
— „Асадзі назад!“

Сам я растратаўся,
Лезе з плеч халат.
— Памажэце, людзі!
— „Асадзі назад!“

Сына свайго ў людзі
Вывеў-бы Ігнат.
— Вось мой сын, паночки!
— „Асадзі назад!“

Ў вёску хлеб прыслалі,
Там галодных шмат.
Пруся я з мяшэчкам—
„Асадзі назад!“

Галаву я маю.
Быў-бы дэпутат.
„Цэнзу“ ты ня маеш,
„Асадзі назад!“

Праўда, што таіцца,
Быў і мой чарод:

Два разы на жыцы
Вышаў я ўпярод.

Ўзбунтаваў я вёску.
Ой, быў цяжкі год!
Прыяджае прыстаў:
— Выходзі ўпярод!

Гэта ты, мярзавец
Ўзбунтаваў народ?
Гэй, гарадавыя!
Даць яму ўпярод!

1908 г.

Часы міает як сякік
аудзюк аудзюк то ёзідзюк эН
эдзюк эдзюк эдзюк эдзюк эН
Сын эдзюк эдзюк эдзюк эдзюк эН

ялжіні хім вадзюк ит

ПЕРШАЕ ЗНАЁМСТВА

Помню, помню тую ночку!
Не забуду я той час.
Пеў салоўка у садочку,
Зор цягнуўся ў небе пас.

Выплыў месяц круглы, поўны,
Падрумянены, як блін.
Цярушыўся мрок бязмоўны,
І п'яніў мяне язымін.

І прышла ты нечакана,
Сама, строгая, прышла!
І са мною аж да рана
Тую ночку правяла.

Загадала першым дзелам
„Рукі ўгору“ мне падняць
Ды кішэні аглядзела,
Нават кіцель мусіў зьняць

Распарола мой сяньнік ты,
Разъярнула мой бярлог,
І лісты мае ад Вікты
Паляцелі за парог!

І ўвесь час на тваім твару
Не схадзіла строгасць, злосцю
І, сказаўшы мне слоў пару,
Запытала: „Пашпарт ёсьць“?

Ты набрала маіх кніжак
Два портфэлі і прыпол,
А каб быць знаёмым бліжай,
Напісала пратакол.

1909 г.

Смодзіца жытва перад бы,
Цюк, бы у насле
Мілка позям ёб з даўтавой
Каб дзяліцца з прыблізай.

Каб разблакіць з амнезіі

ДЛЯ СТАРОМУ ПАРАДКУ

Ой, стары парадак,
Як ты назаляеш!
Тузаеш ты, ломіш,
Скуры з нас зъдзіраеш.

Зъдзекуешся з нас ты,
Гнеш ты нас бясконца,
З-за цябе ня бачым
Ні добра, ні сонца.

Каб табе-ж ніколі
Ня было спакою,
Каб цябе ганялі
Бруднаю мятлою!

1909 г.

ШКОЛЬНАЯ РАБОТНІЦА

На краю сяла глухога
Паміж ліп разложных
Прытуліўся дом убога,
Як жабрак набожны.

Пахіліася гарожа,
Ў дзірах дах зіе...
Няпрыульна, няпрыгожа
Школка выглядае!

Насцеж зяўраюць вароты.
Чудзь ліпяць і дэверцы.
Дзъве бярозкі, як сіроты,
Гінуць ў паняверцы.

Ціха. Ночка. Нічагутка
Навакол ня дрогне,
Хіба толькі дах ціхутка,
Як стары, застоне.

Вёска сьпіць—пара глухая,
Позная часіна.
Ня сьпіць толькі маладая
У школцы дзяўчына.

Съвеціць лямпа перад ёю,
Ціха, бы ў магіле.
Многа працы ёй з дзятвою,
Каб разъняць ім крыльле,

Каб разблытаць з павуціны
Разумок дзіцячы,
Ды ня страшны для дзяўчыны
Трудныя задачы.

Хоць над ёю цьма глухая
І вісіць абухам,
Ды дзяўчына маладая
Ня падае духам.

Вучыць дзетак з дня ў дзянёчак,
Кніжкі ім чытае,
Раскатурхаць разумочак
Дзеткам памагае.

Рада радасцю дзяцінай,
Смутна іх бядою.
Не нацешацца дзяўчынай
Дзеткі маладою.

Так у цяжкай тэй рабоце
Траціць дні дзяячы,
Каб галоце і бядоце
Цьму расьсяяць ночы.

Сыцішна ў вёсцы. Думка-смута
Часта душу томіць,

І часамі бoль злo-люта
У сэрцы загамоніць,

І агорне журба нeйка,
Няміло нічога,
І ня знайдзеш чалавека,
Чулага, жывога...

Поп і пісар—чужаніцы—
Іх свая дарога:
Рвуць, як могуць, ад дурніцы,
Мужыка съляпога.

Цяжка беднай ёй часамі,
„Власти“ насядаюць,
Поп і земскі з пісарамі
Скрыва паглядаюць

На дзявочыя стараньні,
На яе работу,
Толькі-ж вера ў сілу знаньня
Ёй дае ахвоты.

Цёмна ў вёсцы, беспрасьветна,
Цяжка, цяжка школе,
Ды праз школу няпрыметна
Прыдзе шчасьце-воля.

Не загінуць край і людзі,
Пасынкі народу,
Калі ў краю гэтым будзе
Зъязь прамень свабоды.

І залізелу мядлі вонака звягчы
Лік супла — "Бенкетэл", АО.
Валідзецін тэада на эса містка к жылі.
Звіда алаване жан дэй

НЯШЧАСНАЯ МАЦІ

У кожную ночку, як съвет заціхае
І чудъ загарыцца зара,
Халодныя нутры зямля раскрывае,
З тых нутраў выходзіць мара.

І дзе яна ціха, як ночка, панура,
І дзе пад крыжы-растанцы,
Стайць нярухома, выглядвае хмура—
Усе аглядае канцы.

І далей бяз шуму ідзе на балоты,
І дзе, не крануўшы расы,
І плачуць ёй съследам аеры, чароты,
І ціха шумяць ёй лясы.

Абходзіць магілы, напрыклад садзіцца,
І сёлы вартуе яна.
Па роднаму краю цянюе-снуецца
Заўсёды панура, адна.

* * *

І людзі гавораць, як часта чувалі
А поўначы плач у палёх,
І часта жанчыну адну сустракалі,
Гаротнью, ўсю ў рыманох.

І чуткае вуха той плач улавіла:
„Ой, дзетанькі!“—плача яна:
„Ці-ж я затым вас на съвет нарадзіла,
Каб век векавала адна?

Каб крыўдзілі людзі і жыць не давалі?
За што-ж вы зракліся мяне?
За што вы матулю жывой пахавалі?
Так скардзіцца ўсё ў цішыне.

1912 г.

НА ДАРОЗЕ

Ня крычы, пан: „Прэч з дарогі!“
Што з таго, што я мужык?
А ўжо гнуцца, як убогі,
І я, бачыш ты, адвык.

Не адзін ты гонар маеш,
І ў мяне ён трохі ёсьць,
Дык дарма ты, пан, гукаеш—
Я табе больш не „пся косьць“.

Мы калісь былі ня тыя,
Панавалі тады вы,
А цяпер гадкі другія—
Спаў ланцуг той векавы,

На якім вы нас трымалі.
Ведай гэта і ня злуй:
Мы вас доўга „шанавалі“,
Цяпер ты нас пашануй.

1912 г.

ВЯСНОЮ

Вясёлыя людэі—снуюць і гамоняць,
Відаць, і ў іх сэрцы вясна,
І горкія думкі галоў іх ня клоняць,
Ім доля прыхильна, красна.

Цаны куску хлеба ня знаюць шчасльіўцы,
І галава іх аб tym не баліць,
Як будзе багатая пожня на ніўцы,
Як заўтрашні дзень перабыць;

Ці будзе прытулак звярэджаным плечкам,
І ногі куды панясуць
Іх цела худое: ці к мору, ці к рэчкам,
І рукі каму прададуць,

Свабодныя рукі з патрэсканай скурай.
Шчасльівец ня знае таго,
Як гнецца галеча прад чорнаю бурай
Няўдалага жыцця свайго.

А хто гэта ходзіць адайн стараною?
Чаму вы ня рады яму?
Чаму ён ня з вамі? Чаму галавою
Так нізка панік ён? чаму?

Шчасълівия людзі, як хвалі, што ў моры:
Іх вецер узыніме—бягуць
І тое, прад чым пакланяліся ўчора,
Пры ветры другім аплююць.

1912 г.

нарадом ў отшылках не ўедна вінілазчыць
— друтэд — эніску дарма х
адору гоідаванілес шын дары засыт
— апостола мітупа, шотов ізбі

ЯК І КАЛІСЬ

Быў малы я, думаў часта,
Як дадуць мне чосу:
„Пачакайце, і на вас я
Прыпасу атосу!

Дайце толькі акрыяць мне,
У гадкі вабрацца!“
А пакуль што ўсім старэйшим
Мусіў пакарацца.

Я тымчасам падрастаю.
Аддалі вучыцца.
Не дагодзіш настаўніку,
І пачне сварыцца!

Але добра, калі сваркай
Сойдзе завіруха,
Ды ў тым гора, што настаўнік
Часта трос за вуха.

„Ну, пастой-жа! жыў ня буду,
А за тыя зъздзекі
Не дарую, толькі-б вышаў
З-пад твае апёкі!“

Так за лаўкаю памысьліш,
Ўзяўшы вуха ў жменю,
І цішком кулак съціскаеш,
Сунуўшы ў кішэню,

Ды цярпіш ды зносіш крыўды,
Помсты час жадаеш.
Час ідзе, ў залежнасьць—ліха
Болей пападаеш.

Вось я вырас, і пад носам
Вусы высядаюць,
А мяне навокал чубяць,
Клёваюць, ўсчуваюць.

Накіпела ў сэрцы гневу,
Злосыці поўны косьці.
Ня стрываў я, разгарнуўся—
Я-ж вам, ягамосыці!

Пачакайце-ж, калі гэтак!
То-ж я ня кусаўся!
Годзі крыўды! досыць зъдзеку!
Ўзяў ды ўзбунтаваўся

Супраць ўлады і парадкаў!
А то-ж я уломак?
Хай сабе на погляд шчуплы
І ня так-та ёмак.

Ускіпела тая ўлада—
Гоняць у тры шыі.

„Ведай, гад, па чым хунт ліха!
Помні—ты ў Pacii!“

Трэсльі, трэслі, калацілі,—
З жалю хоць разъбіся.
Ды ў асторг нарэшце садзяць—
Там, моў, скамяніся.

Вось за кратамі сяджу я,
Горш мяне ўсчуваюць,
З аднай камэры ў другую
З сяньніком ганяюць.

Я іду, куды мне кажуць,
Ды бубню сам съціхла.
„Пачакайце! адсяджу я.
Перабуду ліха!“

Ценем крыўда йдзе за мною
Аж да сёй часіны,
Кулак згорнуты ў кішэні,
Як і ў дні дзяціны.

І даюць мне, як і колісь
Запраўскую чосу.
Што рабіць у век патомкаў
Зашпурнуць атосу?

1912 г.

— шынгутэ чинот ют яеўдота у |
— вішчываке здяц |
— эцеоў жынадок купчыме шэй |
— ізночут на ачночыні чырв

— 219 —

БУДЭЬ ЦЬВЁРДЫ

Ты ня гніся, брат, ніколі
Траўкаю пахілай:
Сам пружыны сваёй долі
Выкуй ўласнай сілай!

Бо хоць кажуць, што з уклону
Не баліць галоўка, —
Не зважай: з ярма-прыгону
Вышла гэта слоўка.

Не прасі, не спадзявайся
Ты на дапамогу:
Сам з нягодамі змагайся,
Сам прабі дарогу!

Хоць памогуць табе людзі
Адшукаць дарогі,
А саб'ешся, зноў ты будзеш
Абіваць парогі.

Ня лісьціся к сільным, дружа,
Зельлейкам-бярозкай,
Бо ня выдзеш век з пад гужу,
Страціш вобраз боскі,

І ў людзей ты гонар страціш—
І цябе зракуцца:
Лепш змагацца вольным, браце,
Чым цярпець ды гнуцца!

1912 г.

СТАРЫЯ ПЕСНІ

Скарга нязьменная, гора нязбытае...
Голь змардаваная, голь неакрытая,
Бедная, цёмная голь!

Чуецца ўсюды тваё нараканьне,
Нездаваленъне, жальба і стагнаньне—
Душу ахватвае боль.

Стогне з табою і даль сіратлівая,
Ціш гэта немая, доля маўклівая,
Гоні, разлогі палёў...

Чым-жа нацешыць вас, людзі пакутныя?
Як разагнаці вам думкі ўсе смутныя?
Гора-ж ня съціхне ад слоў!

1914 г.

—
І дзесь вістуць
Ленін змагаўся народам, брач
Чым спарыло бы гмурка!

ВЕЦЕР

Гэй, вецер заходні з далёкай краіны!
Аб чым ты размову так сумна павёў?
Мо' журбы нагналі ліхія ўспаміны,
Ці злывя здарэньні апошніх дзянькоў?

Маркотна з табою! Съязьмі і стагнаньнем
Гаворка твая аддаецца ў палёх.
Над кім ты смуткуеш глухім прычытаньнем,
Надгробнаю песняню плачаш ў платох?

Тугою бязъмернай ты даль затуманіў,
Вясёлае неба ў жалобу абвіў.
Гэй, вецер заходні! Каго ты аганіў?
Над кім ты заплакаў? так жаласна ўзвыў?

Па кім ты спраўляеш памінкі-хаўтуры,
Ігрышча сіл чорных, начніц, ведзьмакоў?
Ці ты разъдзімаеш вялікую буру,
Буру ўсясьветную, плач сірат, удоў?

Гэй, вецер разгульны! ты—вечны дарожны,
І вечны выгнанынік, бы кім закляты!
Заўсюды маркотны, заўсюды трывожны,
Спакою ніколі ня ведаеш ты.

1914 г.

шілтам і тооум аюолатап мадыр
ауа жана көз і біздең
жүнбасаң да? Төрт бәннеге ми кел.
Саудаң ин амни соң да да А

— 211 —

НА ЛУЗЕ

Вечер паўднёвы ў лузе квяцістым
Калыша траву-сенажаць.
Сіаваронкі над дубам вячыстым
Лятаюць і звонка крычаць.

Бусел клякоча ў гнязьдзе над хваінай,
Што коліс распляжыў пярун.
Даль неаглядная, стәп ясны, сіні
Замоўклі, як жалаба струн.

Гожа зывіваецца ў лозах зялёных,
Бы срэбра жывое, рака.
Ня згледзіш, як летась, у яе ўлоньнях
Ні плытніка, ні рыбака.

Ходзіць той ветрык па лузе шырокім
І ціха на сонцы дрыжыць.
Мусіць ён шэпча кустом і асокам,
Каб нейкую скаргу злажыць...

Зъяюць на лузе машэст, аксаміты
І ткань залатая шаўкоў.
Толькі-ж над лугам жалоба разъліта
І сум сакаўных дубнякоў.

Быщам пытаюць мурог і мяліца,
Краскі і ўся сенажаць:
„Дзе вы, сяляне? дзе? Час касавіцы,
А вас ўсё няма, ня відаць?“

1915 г.

ВІДЕР
ЗЕУАН
Где зім'я заходзі з дахамі вінамі.
Аб чым пісцівка-сяла? І мондзін-філіп
Моі журбы зеленава-шынілі.
І які пісцівкі на дудакі блохіні.
Лягушыці якнова і вонітка.
Маркота з ліхтарем. Сінням з стаканамі.
І пісцівкі донесені, якіх вонікіх
Ни кінчыць ўжывалі ў моіх «Шыніліх»
На праці юношэ-што-гандрічэн алея.
— які то вадах ж які-жонкі?
Тугоў бешчарнай то галы-жонкі.
Ни пісцівкі ж якіх у пісцівкіх ях
Галі, зівер-жыць-зіракіх пісцівкіх.
Пісцівкіх у пісцівкіх пісцівкіх ях?
— якіх іх іх пісцівкіх?
На ях ты спісніш пісцівкіх пісцівкіх
Пісцівкіх пісцівкіх пісцівкіх пісцівкіх?
— пісцівкіх пісцівкіх пісцівкіх пісцівкіх?
Бачу пісцівкіх, котрых ліпши ў пісцівкіх
— пісцівкіх у пісцівкіх, пісцівкіх пісцівкіх
— пісцівкіх пісцівкіх пісцівкіх пісцівкіх?
— пісцівкіх пісцівкіх пісцівкіх пісцівкіх?

Балкітаваць зеу⁹ вада¹⁰
Балкітаваць доля¹¹ вада¹² танас¹³
Зеу¹⁴ макунім¹⁵ юд¹⁶ яккы¹⁷

Төзжатап¹⁸ дот¹⁹ жон²⁰ аж-ми²¹

Сирт²² вад²³ зыншы²⁴ и²⁵

НОВАМУ ГОДУ

Хто нам скажа, хто згадае,
Чым нас новы год спаткае
І парадуе нас чым?

Год мінулы злым прыдаўся:
Тросцяся съвет і садрыгаўся,
Апавіты ў смаль і ў дым.

Наш набытак зынішчан прахам.
Неашчадным, страшным махам
Съмерць кранулася зямлі.

На сіротах наших, нівах,
Замест снопікаў шчасльвых
Густа косьці паляглі.

За сяўцоў былі гарматы,
Замест зернятак—гранаты
Шчодра сеялі ў той год.

Нязьлічонымі крыжамі
Сълед адзначан, дзе з сълязамі
Бег разбураны народ.

Гора Белу Русь спаткала,
Ү съвет далёкі люд пагнала.
Цяжак быў мінулы час.

Чым-жа новы год спаткае?
Ці аціхне бура тая?
Чым парадуе ён нас?

1915 г. отъ ~~жизни~~ мви отъ
бывшего дотъ ман эн-кай
также бы бы выдаешь

Коудынай маке жучнім дол
коустыда і тэа вісімі
мад ? сава і ютіві
А

жаки навішнік жетыдай та
мектем мишшадто
Наша шаша, мінде
Самоціа міндуна сямі

жаки хішан жетоці ві
жасет супорту бірш
Лято розаї анылі

жетыдай та
жасет—жасет
дотъ быт ёндай

жаки имімі
имімі жаки
Самоціа
доўні міндуна

Ваканіес юд-ян ваканіес А
Ваканіес ішото буд твайН
Ваканіес мэроііл ваканіес

Ішото буд твайН
Ваканіес мэроііл ваканіес

ПЕРАД БУРАЮ

Сінь і глыб бяз конца-краю.
Ціш і згодачка съятая
Неба, землю абнялі.

Сонца зранку жарам пыша.
Ветрык лісьце чуць калыша,
Веे чуць паўзьверх зямлі.

Лес і поле з збажыною,
Апавітыва смugoю,
Задуменныя стаяць.

І сярод цішы нясьмела
Над зямелькаю зънямелай
Сталі хмары вынікаць,

Ды так ціха, так пужліва,
Нібы зданкі або дзіва
Невядома, скуль ўстает.

Шырыць сонца клуб іх белы
І маланак-громаў стрэлы
Ім на страх зямлі куе.

А зямля як-бы замлела,
Нават дуб стари нясьмела
Зрэдка лісьцем павядзе.

Эмоўклі ўсе вакол абшары,
Ео замысьлі штось хмары...
Ой, знаць, бура загудзе!

1916 г

Эндэг даден і энхідэ вярбо юД
Эндіг здан онызда А

Вон сэр эннэвээр энхирээс ёсъ 1
Энханы зедүй ѹц наядоа А

на рэчцы

У бераг высокі, дзе лозы растуць,
За хвалямі хвалі бягуць,

І ўсхліпвае рэчка ў пяскох залатых,
Як маці па дзеянях сваіх,

І ў беразе вербы злучаюць свой сум
У гэтых нярадасны шум.

І неба маркотна, і хмары плывуць,
Іх сълёзы на землю цякуць...

Прыбіты вадою на срэбраны гак,
Ляжыць невядомы бядак,

Ваяка-салдацік ад дому ўдалі...
Яму не знашлося зямлі!

Эх, ты небарака! то знаць па табе
Усё вецпер сумуе ў вярбе,

І рэчка ў хвалях-жалобе бяжыць
І смутак імглісты ляжыць...

Ды рэчка заціхне, і вецер засьне,
І ласкаю неба зірне,

І ўсё сапачыне, спазнае час свой.
А людзям ці будзе спакой?

1916 г.

хшталве хонкін ӯ півец залідзе
хінас хлест, він ішым як

муды юношыруя маден зелед ӯ
муш кіндзівцы штет V

шунгали юрмі + вітолочам вісон |
шілізле ан меслес хі

штет юнадзедэ ли фіодар штісю П
шанд міндахэн спыжай

шанд эмоц, да жірдзел-бінад
Шімке жоолашма ли үмк

штет віт ашана от Іахвовен шт. зе
лідзіна ӯ эйміс дарен зе?

ашыжад здолаш-хіланых ӯ джісо |
аштетік штакітмі ляцко |

імоджын ұмолін |
іңдот ғоят ээл зедәл
імбәне ғәзек ашоуры ғи |
ізделап күндоq

ікүлек і ғалыпкіз мТ
НА ЧУЖЫНЕ

Край далёкі, край чуженъкі
Каля гор Урала!
Ты зжыла век маладзенъкі,
Съмерць тут напаткала.

Хто-ж пакажа матцы роднай,
Бежанцы пахілай,
Крыж над ямаю халоднай,
Доччынай магілай?

Хто расскажа, як ты млела,
Як душой знывала,
Як на съвеце жыць хацела,
Бо жыла ты мала?

Рвалась сэрца к родным гоням
Птушкай лёгкакрылай,
К съветлым речкам, ціхім тоням
Белай Русі мілай.

Толькі-ж выпаў не па сіле
Крыж табе, дзяўчына,
І ўлажыла спаць ў магіле
Жорсткая чужына.

І нікому невядомы
Будзэ лёс твой горкі,
І на ўчуюць съпей знаёмы
Родныя пагоркі.

Ты сканала, і разрухі
Больш на будзеш бачыць.
Хай хоць ветры-завірухі
Па табе паплачуць.

1916 г.

Ты сканала, і разрухі

Хайдоўш залозіць міткі ж-от
Дзеканічна ѹдзеваж.

Хандоўш олімкі дац жаўгі.
Кішкі альбінікі Бінтарод,

Хайдоўш яст за-ліжаваць от
Валенінкі Бонід як
Валеніх агам ж-зенеан да
Галавы яст вады.

Хайдоўш сядзе к бакам
Глінічныя кіркіківілі
Мінот міхід макнед мілатае
Дзевянь Пасі мілія.

Хайдоўш сядзе на сіле
Вінніфред, яе-т, жаўгі
Вінніві філіпіло віннікі
Ліннікуні кіркіківілі.

шоц ау́рнеш віжомт
сім ау́рнеш эндатып ал
эндеш т іц жібап Ш
“занд ү міндерлек ј”

ПОЛЕ

Зарасьлі вы, межы, ў полѣ
Дзікім зельлем, палыном!
Гаспадар на вас паволі
Раніцой ня йдзе з канём...

Не хапіла сіл жаночых
Глыбей землю заараць,
На загончыках сіроных
Травы сталі красаваць.

Вось і трэце даў бог лета,
А няма гаспадароў,
Ня чутно цяпер да съвету,
Як даўней, іх галасоў.

Дзе-ж вы дзеліся, сяляне,
Што нідзе вас ня чуваць?
Ды баяцца на пытанье
Межы свой адказ даваць.

Сіратою глядзіць поле,
Сумна ў даль бягуць шнуры.
Хто-ж адкажа, што за доля
І дзе іх гаспадары?

І трывожна шэпчуць гоні,
На пытанье шэпчуць мне:
„Ці пабіты, ці ў палоне,
Ці скалечаны ў вайнे“.

1916 г.

Хай ходзь ~~ЗДОП~~ змрух
Іллю ~~Пам'ят~~ мін ~~Імперія~~
І монідана моведае мілід
Ласкава да саваноў
Мінава в скдзі да Водіна
Хыркоўскіх ліліах
Нічнікі да альбумів
Лілійнікі да міністарства
Тварыніцтва інсектарія
Всё-і тута да тут вета
А амні ~~Задушевнік~~
Утварыніцтва да спасу в Н
Р. С. Р. С. Р. С. Р.
Іле-ж-за да падвойскіх, СКАЗКА
Што міністэрства да вета
Знанатыя да віців да
Да віців да віців да віців
Сілаючыя лягушкі да вета
Сінія У дзікія дзікія шматы
ВАД да віців, віців да віців
І ве-ж-да віців

Лацілак міністэр скаже мес ві
Іншыя ўспіхома не ўспіх міністэр
Іспытвае звадзе да мес ві

1807

ВОРАГАМ

За што лілася кроў людзкая?
За што гібеў і гінуў люд?
Гібеў набытак ўсяго краю
І пакаленъяў гінуў труд?

І бег народ, бы ў час паморку,
Закрыўши вочы, ў белы съвет,
І толькі дым ўздымаўся горкі,
Крыжы азначвалі іх сълед.

А колькі съмертак дзетак мілых
На вашым сумленъні ляжыць?
Пануе ціш на іх магілах,
І край разбураны маўчыць.

І вы цяпер рукамі каты
Гатовы згоду дараваць?
Але ці можна у вас брата,
Скажэце, Каіны, прызнаць?

Вам не па сіле груз цяжэры
Вайны, што самі вы ўзынялі,
Зынішчэнъне, мах яе бязъмерны,
Згінота цяжкая зямлі!

Ня вы дасьце народам съята,
Ня вам пажар вайны заліць!
Дык рукі преч, забойцы, каты!
Ня вам аб згодзе гаварыць!

1916 г.

МАЛАРІЯ

Свінедоік զоў кэвіа отш вЭ
Здоіл ӯніт і զэдіт отш вЭ
онарі откач яктуэдни ӯзэдГ
ӭлэфт. ӯніт ӯнінэллнн I

уночан збр չ ід доўн тэд I
тэл мілл չ ід місса машымна вЭ
ідозо кэчиммад چ міл ізладот I
дела кі засенінек мімаqН

халім элеця кагдемас якож A
Саджада інізлама мішан вН
халізм кі ві шід ауна П
аумічам-аудафесе զағи I

етка імажզ զенар ма I
байшанафад զдоік ывота Г
Аве ի կожин չ աւ զգուտ A
Сәнәмә, Կүнін, դіннаны Г

шам եւ ու շիւ զօն պահ
զանак յամ ամ օտш զանի
խուզաք օտ ձեմ օնнагашн вЭ
Наме լոնк ատон вЭ

Зім мы здзяліх, отш не, уа Сотш не, х
Адзяжатшінас хітудзі неніавн R
Эйла Ілкіед йавет ӯ ёдко здзінэлека iI
Сацаляхатэдац бод йон і кух для I

ДУМКІ САЛДАТА

Разлучу́йся салдат з сваёй роднай сям'ёй,
Разъвітаўся ён з домам сваім.
Знае лес баравы, дзе дыбаў ён ступой,
Што за думкі віліся над ім.

Замірала душа, млела сэрца яго,
Засыціліся вочы съязьмі.
Кінуў жонку адну і дзяцей... на каго?
Хоць ты з жалю разъбіся вазьмі.

Разважае бядак, дом ня йдзе з галавы,
Пахілілася з гора яна.
І, здавалася, з ім плакаў лес баравы,
Быццам думка была ў іх адна.

У нязнанай далі мы дажджэмся чаго?
Прападзеш, бы й на съвеце ня жыў.
І ня скажа ніхто, дзе магіла яго,
Дзе ён косьці свае палажыў.

Скrozъ прагалін лясоў былі хмаркі відны,
Ү сінім небе іх нікла руно.
І, здавалася, з ім смуткавалі яны,
Як-бы гора было ў іх адно.

Эх, за што? ну, за што, адкажэце вы мне,
Я павінен другіх зьніштажаць,
Ці калечыць сябе ў гэтай дзікай вайне
І пад кулі свой лоб падстаўляць?

Вы, что селі ўгары, як вас, каты, назваць?
Не шкада вам нявінных людзоў.

Самадурства сваё вы гатовы купляць
Міліёнамі нашых галоў!

1916 г.

Сотнянкі
Сотнянкі
Сотнянкі

Сотнянкі
Сотнянкі
Сотнянкі

Сотнянкі
Сотнянкі
Сотнянкі

Сотнянкі
Сотнянкі
Сотнянкі

* * *

Люд стогне, гаруе пад цежарам меча,
Скаваў яго сэрца гарачае лёд.
Адкрыты дарогі табе, чалавечা,
На поўдзень, на заход, на ўсход.

Ты вольны, нябога, ідзі, куды хочаш,
Ты можаш ярэм'е пабіць.
І чуткія вушы, арліныя вочы
І сэрца ты маеш любіць.

Вы-ж зъбліся з съцежкі, вас нач ахапіла,
Арліныя вочы патухлі у вас,
Вас водзіць у полі нячыстая сіла,
Агонь ваш у сэрцы пагас.

Аб чым-жа сумуеш, народ неспакойны?
Акінь сваім вокам прыгожую даль,
Ахамяніся, будэь волі дастойны,
І радасьць пазнаеш, адкінеш ты жаль.

1917 г.

Што праводзілі балі да
Раны Ганцбоя да лице сялені
Поміты ягошь не пада

За, за шо? ау, за што, аднакож не міс,
Я левінек другіх вонітліжаў,
Ці каменіца сабе у гутай лыжай вадзе
Лад жум бой лоб' падстакаюц?

Вы, што свалі ўсяю, кік вяс, каты, розваю?
На шо ДА ПРАЦЫ!

Браты! вялікая дарога
Чакае нас і родны край—
Жніво настала, працы многа,—
Навукі семя засяявай!

Свяціло нясеце—ў мроку дрэмле
Наш мілы край, наш родны кут.
Хай уваскрэснуць нашы землі,
Няхай асьветліцца наш люд.

Хай будзє спор нам у прыгодзе!
Ня царскі біч, ня панскі хам,
Хай будзє лад ў сваёй гасподзе
Ствараць народ-уладца сам.

1917 г.

мінажу ўотк—блакледан заі
жарахам тоўдзь хінкай
Іншынарт улд'я і Інжем кі чтораў. Я
лацэд ліют тут ішчан.

Імадэллюэт імэр як маклуд
Іаданстюе даки бара маклуд
БЕЛАРУСКАМУ ЛЮДУ

Змоўкні ты, съціхні, песня пакуты!
Заварушыся, наш край!
Люд беларускі! рві свае путы,
Новую песню съпявай!

Дружна, згодна станьма съцяною—
Доля ня прыдзе сама,
Воля ня зойдзе к нам стараною,
Збоку дарог ёй няма.

Люд, праканайся: толькі мы самі—
Долі сваёй кавалі!
Годзі-жа, досыць панукаць намі,
Гнаць з нашай роднай зямлі!

Нам паганятых болей ня трэба—
Будзем мы жыць без паноў!
Самі вы дбайце лепей пра неба—
Скажам мы так да ксяндзоў!

Хіба забудзем мы тыя межы,
Што правадзілі бяз нас?
Раны глыбокі, ох яшчэ съвежы!
Помсты агонь не пагас.

Нас падзялялі—хто? чужаніцы,
Цёмных дарог махляры.
К чорту іх межы! к д'яблу граніцы!
Нашы тут гоні, бары!

Будзем мы самі гаспадарамі,
Будзем свой скарб ратаваць!
Годзі тэй крыўды! ў ногу з братамі
Пойдзем наш край вызваляць.

Родны вы сэрцу нашаму, гмахі
Лесу, лугоў і палёў!
Досыць ўсчувалі нас паны-ляхі,
Ведаем ціск маскалёў...

Змоўкні-жа, съціхні, песня пакуты!
Заварушыся, наш край!
Люд! вызваляйся, рві свае путы,
Новыя песні съпявай!

На 1921 г.

ВОДГУЛЬЛЕ

Ці коска зазвоніць у час касавіцы,

Ці песнью дзяўча запяе,

Ці неба зазъяе ў агнёх бліскавіцы,

Ці вечер задэ́мезазлуе,

Ці гром гучнабежны пракоціца ў хмарах,

Ці грукне над лесам пярун,—

Ўсё водгук знаходзіць у вольных абшарах,

Ўсё іх дакранаецца струн.

А ты, калі гора каго напаткае,

Ці жальба пачуеца, плач,

Або запануе дзе кры́уда ліхая—

На ўсё адгукніся, адзнач.

А радасціца пачуем, надзеі ўзаўюцца,

Каб добрыя весткі падаць,

Няхай тады струны твае зас্মяюцца

І песньню шчасціца гучаць.

1921 г.

Нас віднімалі—хто? чумаки.
Ціннілі дають маждоры.
К чорту іх межы! ж дэмбу граніцы!
Наши тут тоді, барыш.

Будаю ти самі гасцелітра.

ПАСЬЛЯ НАВАЛЬНІЦЫ

Навальніцы няма,
Навальніца вышла,
Хмары далей паціснулі ў съвет,
І страхлівая цьма,
Дажджавая імгла
Разам з ёю пашлі ў адзін сълед.

Хоць гриміць яшчэ гром
І зямельку трасе,
Хоць маланка жажліва гарыць,
Над раўком-капяжом
У пакатай страсе,
Як съляза, яшчэ кропля дрыжыць,—

Але глухне раскат,
І маланка радзей
Палыхае ў гняўлівых клубкох.
Заспакойся-ж, мой брат,
І глядзі весялей,
Бо съмьецца ўжо сонца ў палёх.

1921 г.

СЬВІНЬНІ ПАД ДУБАМІ

(Трохі пад Крылова)

На беларускіх жалудох
Даў спосаб сьвіньям бог,
Тутэйшым сьвіньям, беларускім—
Ім гэта байка для закускі.
Жыруюць тут, растуць іх трывухі,
І адкладаецца ў іх сала.
Сьвінья-ж сьвінёю быць не перастала,
І сьвінскія захованы грахі.
Наеліся тут дзёдзькі жалудоў,
Сваіх прыдбалі парасят
І рожкаюць на той-жа сьвінскі лад,
Палёгшы між дубоў.
— Скажы, кума: ну, як нам быць?
Дзе нам дзяцей сваіх вучыць?
І як ім рожкаць тут:
Ці патутэйшаму ці не?
Скажы, імостанька, ты мне,
Бо ўсё-ж нам родны гэты кут—
І гадаваліся мы тут,
Унь там і выган наш і груд.
Балоты тыя і лясы...

— Кума!

Да ў іх на грош красы

Няма!

І што трывожыцца дарма?

Мне прыкра чуць такія галасы!

Я факультэт акончыла сама.

Ня менш, як у карыце,

Сваім лычом капалася ў санскрыце,

І добра знаюся я ў мовах

І ў далікатных розных словах.

Пакінь-жа, міная, съмяшыць людзей:

Ну, хто адважыцца псаваць сваіх дзяцей?

Бо як-жа гаманяць тутэйшыя дубы?

Іх голас брыдкі і грубы

І не ачэсаны, слабы,

Ня мілагучны,

Прыдуманы і штучны,

Ні гібкасьці, ні сілы,

Поэзіі і музыкі ні-ні,

Убоства, дзе ні павярні...

О, божа барані!

Мяне ён нудзіць, рве мне жылы!

Як ён агідны! як нямілы!

А гэта „дзе“: гэта „де“

Мне болем адклікаецца ў хвасьце.

І родны кут, ды вось ня мой,

Для віду-ж пойдзеш з ім на шлюб,

А наш „кумір“—Крылоўскі дуб.

Я—маці, міная, і дзетак хоць зьняволю,

А патутэйшаму і рохкнуць не пазволю!

Члодын ятвята з даме жосун Веста^Х
— віночку юшок ли пажак эн |
— влюбленик чут іздат мафів^{ЛіФ}
одет да вінчан ота жеж эн тдіа |
— відсвят умаконіва з опінклен ауксов |
Будови

СЬВІНАЯ ФІЛЁЗОФІЯ

— Суседка, Чушачка мая!

Што ад Рубашкі чула я!

Вось ліханька яму,

Лісту Дубовому таму!

І ўсё-ж ён, гад, як ёсьць

Пра вашу мосьць

І пра мяне і пра другіх расьпісвае ў газэце!

Як цяжка жыць на съвеце!

Зъвярыны шовінізм, зъвярыная і злосьць,

Ну, толькі-б падкусіць, псякроў яго, псякосыць!

Падумайце, як блазынец:

Тутэйшасыць нашую асьмейвае ў канец!

Шуміць, як той званець,

Што вяне летам у пракосе.

Такую прыкрасыць слухаць давялося!

Прывёў мяне ў такое абурэнье!..

Напішам хіба абвяржэнье?

— Суседка, мілая кума!

Такіх лістоў дубовых—цыма.

Калі зважаць на ўсю іх пляву зготу,

То лепей ногі выпрастаць адразу каля плоту.

Але съвінья, сапраўдная съвінья,

Ёсьць перш за ўсё сур'ёзная жывёла.

Хватай кусок з-пад самага падолу
І не зважай на крыкі вараньня—
Філёзафам глядзі ты навакола,
І віду не кажы, што пішуць аб табе
І возяць палкаю па съвінскому гарбе—
Съвіння павінна быць съвіньюю.
Хай лаюць, штурхаюць, таўкуць,—
Ёй гэта не абходзіць ані чуць—
Абы па галаве ня стукнулі даўбнёю.

1926 г.

Ганчары, думы, смекалы, чытальні
Ноўшэне, сімволы, салітэры, ілюстрацыі
Бо як-ас, чыною, чынавай, дубай
Ісусавай, ў сімбіолічнай сэце і элем. яспі
[запісаны архів ажыцьця ў В
адаселе і аднаўленіе месіісцкіх ініцыятаў
Ісусавікі, сінодыкі, падпілія д-Рыгора, Н
Н. Ганчару, Б. Янушкевічу
Ісусавікі, сінодыкі, мішані, апакаліпсису
шонак, Б. Янушкевіч, ашмуці
Сінодыкі, сінодыкі, сінодыкі, сінодыкі
Мішані, ашмуці, мішані, ашмуці
Ісусавікі, сінодыкі, сінодыкі, сінодыкі
Б. Янушкевіч, сінодыкі, сінодыкі
Мішані, ашмуці, мішані, ашмуці
Ісусавікі, сінодыкі, сінодыкі, сінодыкі
Д-Рыгор, сінодыкі, сінодыкі, сінодыкі
Сінодыкі, сінодыкі, сінодыкі, сінодыкі

— як і якім да, квадр
— хотім хінаніцька? звідк
— мотацька вінчім бітвой
— якою відомістю або вінчі
— хонік ли твою звітку об

БРАТОМ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

(„Грамадаўцам“)

Няхай паны ў сваёй дурноце
Мацней съціскають абцугі,
Каб вас душыць у злосным гнёце,
Каб на калочым панскім дроце
Павесіць скарб наш дарагі;

Няхай ксяндзы-жрацы-блюзнеры,
Падпёрши тылакам аўтар,
Выводзяць панскія намеры
З съвятых канонаў свае веры,
Каб болей сталася ахвяр;

Няхай шалее гэта зграйа,
Няхай чадзіць „съвяты“ дурман,
Каб выбіць з беднага ратая
Прагненьне к волі таго краю,
Дзе ня прышчепіцца больш пан;

Няхай карають там сурова,
Каб дух народу загасіць;
Хай „ужонд польскі“ слова ў слова
Бярэ прыклады з Мураёва,
Каб рух спаганіць, ахлусіць;

Няхай „ад мора і да мора“
Жыве ў закрученых мазгох,—
Браты! мінешца ліха-гора,
І панскі шал затхнецца скора,
Бо стукне молат па панох.

1927 г.

Хай хлюпікі, хлюпікі, таукунь,—
Еш чак на ўзбядзілі даі чушы—
Абы на гемоніцца бязко, вішчан, дэхіН
Лічыўся врохжіцца МенцаM
Вішчан, вішчан, у армітуд эві дэхі
Эшоўд мінешца ўмноілак ві дэхі
Пішчан, шан борыз архітэктур
Мінешца ўмноілак-мінешца дэхіН
Сагіў мінешціт юшфандыГ
Ісемян, пішчан, ауладовій
Умноілак бязко Факонікі дакіюэз Б
Дакія юшката бязко дэхі
—
Вішчан, кет ўзлаш дэхіН
Кішчук “ітавас”, спіслях дэхіН
Катац стендод, в аудзію дэхі
Сагіў штот іхол и ёнашэнтэГ
Імеш шалод вішчанішашпіт мінед,
Лішоўд мат аулядка юбхіН
Сагіўчыкі чудоўні жык дэхі
Лішоўд у квадзі “ізвеслон дною”, юх
Кішчукі, в іхалінца сагіў
Лішоўдка, зіністкіх хуц дэхі

Шынгі і шалдан, обіймі, відреміті
Сіркінік азгуңын, жарык тұрағынан
Ди сирек драйшты з әзіз галапті.
Не болып көзделуен шынай Бостандык Брам.

ВОРАГАМ

Яшчэ ня стлеў у полі дрот калючы—
Агідны сълед зынішчэнья і вайны—
Яшчэ на могілках буяюць бур'яны,
Дзе тысячы галоў зъляглі ў крываю бучы,
Яшчэ ня зроўнены накопаныя кручы
І не засеяны аблогі-дзірваны,—
А вы, прыслужнікі драпежнага Ваала,
Зноў вострыце загнутыя дзюбы,
І съліна пырскае з запененай губы:
Вам трэба кроў—крыві пралітай мала:
Ражном у горле вам сябрына наша стала,
Дзе самі ўладары—нядаунія рабы.
Ну, што-ж? Пускайце ў ход і подкуп і намовы,
Нацкоўвайце сабак пад граканыне варон,
Але вам ня стрымаць той вольнасъці разгон
І бег яго няўхільны, паступовы,
Што ў пух і прах разъвейвае аковы,
Каб іншы выснаваць парадак і закон!

1927 г.

А. ЛУЦКЕВІЧУ

(А. Навіне)

Заціхла лета, засыхалі краскі,
А ў лясох у нашых воўк зубамі ляскай.

Пrala восень ніці, навівала кросны,
А па нашым полі гойсаў вецер злосны.

Пазіралі дзіка ўёмныя трушчобы,
А па нашых хатах чуліся жалобы.

Замірала-ж скарга, млелі ў вуснах слова--
Вартаваў нас пільна арол двухгаловы.

Ты-ж, араты дбалы, малады, руплівы,
Вышаў съмела ўзорваць гоні „Нашай Ніvy“.

А ты, сейбіт слайны, шчыры і сумленны,
Сеяў шчодра поле, родны грунт каменны.

Зарунелі гоні засевам жычлівым,
Толькі-ж ты, араты, ты ці быў шчасльівы?

Дзяўкалі сабакі, гракалі вароны,
Слугі цемры чорнай расьцягалі плёны.

Шпегі і жандары, вобыскі, бадзяньне,
Па глухіх закутках вечнае туляньне...

Ды арол драпежны з двома галавамі
Не ўсядзеў, скалоўся на тэй Вострай Браме.

Налучылі край наш іншыя два лёсы:
Запалі і ўсход наш залатыя косы,

Дзе ратаі вольна падымаюць ролі,
А на заход зъбегла панская сваўоля.

Сеў на Вострай Браме панскі „ожэл“ белы
І дзяйубе, як царскі, чалавечча цела...

Заціхае лета, засыхаюць травы,
А той „бялы ожэл“ прагне царской славы.

Бедны-ж ты, араты, дружка, сейбіт дбалы,
Сеў табе на раме панскі „ожэл бялы“.

Засеў твой жычлівы забіваюць церні,
Але й „ожэл бялы“ галавой навернё.

1927 г.

...эзанкада джэымдой, мэднэж і эзэл
...энхкүт занзаа халтулаа хийж ал

иммавалыг смонд к минчээцд лодыг ид
...эмбэлдэлдэй болт да яхьолак эрэдээгээ н

ЗМАГАНЬНІКАМ ЗА КАСТРЫЧНІК

Бушавала бура з сілай нячуванай,
А вы шлі пакорна крокам нястрыманым.

Вар'яцела мора, пеніліся хвалі,
А вы шлі няспынна—вабілі вас далі.

Бухалі гарматы, гукацелі громы,
А вы шлі наперад віхрам—бурагомам,

Разъбівалі ковы, векавыя путы,
А на кожным кроку вораг злы і люты.

І было змаганье, ой, было змаганье!
Не хацеў стари съвет страціць панаванье.

Каледзін, Карнілаў, Колчак і Дзянікін—
Шла навала супраць у шаленстве дзікім.

І каваў кайданы вораг заграніцай,
Ды ніхто ня здолеў той жывой крыніцы.

Ліха, небясьпека ўсюды вас чакала.—
Згінула ў дарозе змагароў ня мала.

А дорога ваша—горы, перавалы,
Але ўсё здалелі раці занядбалых.

Пройдзен шлях пачэсны, трудны і вялікі,
Не зальле яго той шквал шалёна-дзікі,

Што падняць гатовы Чэмбэрлен зацяты—
Кінуты па съвеце добрыя зярніты.

Вышлі зерні тыя ў шоўкавыя руні—
Праўдай сталі ваши мары аб комуне.

1927 г.

КАЖНАДЗОЯ АН

Лілака і міндоўг юнсевай хлаш паседлоў П
Ініца-візлавік лямяш Пот' отк злакав сі

— штансое падкабомеў швотят функіды от Ш
штансікіе кмоддой сізес ві штунікі

ЗМАГАНЬНІКАМ ЗА НАСТОЯННІК

— нуо візлавікіш ү віт'іцес іліши

Бушавілінумоя балада — падкабомеў

А бы шаў падкабомеў — насторонікім

Лілака

Варіанты в IV. НА РОСТАНКАХ

Стар.

На ростанках	3
Пад шум ветру	4
Не бядуй	5
Нягода	7
Толькі стогне зямля	8
Сябром	9
Ліпы старыя	11
Пад съпей ветру	13
На мяжы	15
Сябром выгнальникам	16
Сябру	18
Бездараж	19
У дарозе	21
Дзе вы?	22
Я помню, быў...	24
У цемры	25
На пераломе	27
Арол	28
Пісьняр	29
Дзе-б не быў я...	30
На раздарожзы	31
На крыжовых дарогах	33
Эй, скажы мне...	34
Даяўчыне	36
У восень	38
На разьвітаньні	39
Пад новы год (1914)	41
Я хачу аб табе...	50
Даўве дарогі	51
На чужыне	53

У імgle	54
Крыж	56
Звон шыбаў	57
Цені страхі	60
Покліч	63
Маёй каханцы	65
Пахаваная музя	66
Шорхае варожа	67
З Каўказу	68
Пыла	69

V. З АСТРОГУ

У няволі	71
У вастрозе	75
Съцёпкаў сон	77
Ноч у вастрозе	79
Съціхнуў шум...	81
Маці	83
Нявольніцтва	87
Хмары	88
Гусі	90
Съмерць арыштанта	91
Пісьмо з астрогу	93
Катаржнікі	96
Покліч	99
Калля парогу	100
З турмы	104
Думкі	106
Як хацеў-бы я...	108
На астрожны лад	110
Дні ідуць за днямі	111
Песьня няволі	112
У вастрозе	113
У вастрозе вясной	115
З астрогу на волю	116
У турме	119
Сохну марна я...	120
З боку ад жыцьця	122
Вячэрнія хмаркі	124
Перад судом	126
У зімні вечар	129
Калля акна ў вастрозе	131
Перад дарогаю	132
Верныя сябры	135

VI. НА ГРАМАДЗКІ ЛАД

Стар.

Беларусам	139
Ворагам	140
Мікалаю II	143
Кіньце смутак	144
Малебен	145
Констытуцыя	148
„Асадаі назад“	150
Першае знаёмства	153
Старому парадку	155
Школьная работніца	156
Няшчасная маці	159
На дарозе	161
Вясною	162
Як і калісь	164
Будаў цвёрдым	167
Старыя песні	169
Вечер	170
На лузе	171
Новаму году	173
Перад бурай	175
На рэчцы	177
На чужыне	179
Поле	181
Ворагам	183
Думкі салдата	185
Люд стогне	187
Да працы	188
Беларускаму люду	189
Водгульле	191
Пасъля навальніцы	192
Сьвініні пад дубамі	193
Сьвіная філёзофія	195
Братом Зах. Бел.	197
Ворагам	199
А. Луцкевічу	200
Змагальнікам за каstryчнік	202

Памылка друку

Верш „У няволі“ (стар. 71), самы першы верш разъдзелу „З астрогу“, памылкова трапіў у разъдзел „На ростанках“.

АТО

1964 г.

Бел. архив
1964 г.

20

2



Цена 1 р. 60 к.

Бел.
Ал.



8000000259986 1

